



РАБОТНІЦА
і СЯЛЯНКА

№ 12 СНЕЖАНЬ 1953 г.

+ Приложение.

Закон нашага жыцця

ГЭТА было ў дні летніх экзаменаў. На адным з трамвайных прыпынкаў у вагон увайшлі дзве школьніцы гадоў 13—14. Яны аб нечым ажыўлена перамаўляліся.

— Ты разумееш, я ўжо рашыла, што поўнасцю адказала на білет. Раптам Мар'я Пятроўна пытае: «Ну, а ў вашай сям'і, як ажыццяўляюцца права, прадастаўленыя совецкім грамадзянам Канстытуцыяй СССР?». Я нават разгубілася. Вось, думаю, пытанне, да якога зусім не рыхтавалася. І раптам успомніла чалавека, які кожны месяц прыходзіць да бабулі і, усміхаючыся, замест прывітання, гаворыць: «З пенсіяй вас. Агаф'я Іванаўна!» Ну і расказала пра сваю бабулю, якая 30 год працаўвала на вытворчасці і цяпер акуратна атрымлівае пенсію, пра тату з мамай, якія скончылі пры совецкай уладзе вышэйшыя навучальныя ўстановы. І толькі начала пра наш піонерскі лагер, як мне кажуць: «Хопіць, усё ясна».

Гэтыя юныя школьніцы ў добра адпраставаных форменных плаццах і белых фартушках, з шырокімі банкамі ў туго заплеценых косах выклікалі радасць у вачах пасажыраў.

— Маладзец, дзяўчынка! Правільна разумееш нашу Канстытуцыю, — не стрымалася немаладая ўжо жанчына.

Магчыма, гэта была настаўніца адной з мінскіх школ, а можа старая работніца, якую ўсцешыла хваліванне дзяўчынкі.

Пятага снежня 1936 года Надзвычайны VIII Усесаюзны з'езд Советаў прыняў новую Канстытуцыю СССР. 17 год мінула з таго часу, але і праз стагоддзі гэты дзень застанецца адным з самых радасных свят совецкага народа.

Канстытуцыя СССР — гэта вынік найвялікшых заўважаючых працоўнага народа, які пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі пабудаваў соцыялізм.

У гістарычным дакладзе на з'ездзе Советаў I. В. Сталін бліскуча паказаў, якія глыбокія змены адбыліся ў жыцці нашай краіны з 1924 года (час прынятая першай Канстытуцыі СССР) да 1936 года.

Совецкі Саюз з'яўляецца соцыялістычнай дзяржаўай рабочых і сялян, у якой німа эксплуатацыі чалавека чалавекам. Эканамічную аснову нашай краіны складаючы соцыялістычная сістэма гаспадаркі і соцыялістычная ўласнасць на сродкі вытворчасці.

Совецкі Саюз — цвярдыня брацтва і дружбы народоў. Вынікі гэтай свяшчэннай дружбы адчувае кожны совецкі чалавек. Пропаведзь нацыянальнай або расовой нянявісці лічыцца ў нашай краіне дзяржаўным злачынствам і строга праследуецца законам.

Пад сцягам Канстытуцыі СССР расквітнела эканоміка і культура кожнай з 16 роўнапраўных савецкіх соцыялістычных рэспублік. Пад гэтым сцягам няспынна мацнее і расце наша родная Беларусь. Ва ўсім і ўсюды мы адчуваєм бацькоўскія клопаты партыі аб беларускім народзе.

Адзін беларускі народ ніяк не здолеў-бы адстаяць сваю свабоду і незалежнасць у Айчыннай вайне, выгнаць фашистскіх захопнікаў са сваёй зямлі. Толькі брацкая дапамога ўсіх народаў СССР і ў першую чаргу вялікага рускага народа дала магчымасць гэта зрабіць.

Яна-ж дала беларускаму народу магчымасць зачыніцца кароткі тэрмін залячыць цяжкія раны, нанесеныя вайной. Вось чаму нашы сэрцы поўны най-

вялікшай удзячнасці партыі, ураду, усім народам брацкіх рэспублік.

Канстытуцыя СССР — яркі прыклад самай паслядоўнай соцыялістычнай дэмакратыі. У нашай краіне мільёны совецкіх людзей уцягнуты ў кіраванне дзяржавай. Буржуазныя правіцелі нямала гавораць у сябе пра роўнапраё. Але совецкія людзі добра ведаюць, што гэта пустая балбатня. Не можа быць роўнапраё паміж мільянерам-фабрыкантам і беспрацоўным, выкінутым за вароты фабрыкі. Не можа быць роўнапраё паміж пані, якая ўпрыгожвае брыльянтамі сваіх сабак, і маці, дзеци якой паміраюць з голаду. Гэта ўсё больш разумеюць працоўныя капіталістычных краін. Сонечныя прамені нашай Канстытуцыі саграваюць і іх сэрцы.

Нямала гавораць буржуазныя правіцелі і пра роўнапраё жанчын. Але і гэта пустая балбатня! Працоўныя жанчыны капіталістычных краін пазбаўлены ўсякіх правоў і ў цяжкай барацьбе змагаюцца за іх,

Пасля Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі ў нашай краіне, упершыню ў свеце, жанчыне былі прадастаўлены сапраўды роўныя з мужчынам правы ва ўсіх галінах гаспадарчага, дзяржаўнага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця. Партыя і ўрад прынялі ўсе меры, каб кожная совецкая жанчына шырока выкарысталі гэтыя права. Толькі ў нашай рэспубліцы 15 лепшых дочак беларускага народа выбраны дэпутатамі Вярхоўнага Совета СССР, 118—дэпутатамі Вярхоўнага Совета БССР і 23.532—дэпутатамі мясцовых Советаў дэпутатаў працоўных.

Перамога соцыялізма ў нашай краіне дала магчымасць забяспечыць кожнаму чалавеку найвялікшыя ў свеце права на працу, на адпачынак, на адукацыю, на матэрыяльнае забяспечанне ў старасці або ў выпадку страты працадольнасці. Стагоддзямі марылі аб гэтым лепшыя прадстаўнікі чалавецтва! І вялікае шчасце, што нашы школьніцы, якія так жыва расказвалі пра экзамен па Канстытуцыі, а разам з імі і ўсё наша маладое пакаленне не пазнаюць беспрацоўя.

Дзень Канстытуцыі СССР совецкі народ адзначае сёлета ў аbstаноўцы велізарнага працоўнага і палітычнага ўз্ডыму. У рашэннях пягай сесіі Вярхоўнага Совета СССР і вераснёўскага Пленума ЦК КПСС Комуністычнай партыі і Совецкі ўрад выпрацавалі праGRAMU далейшага магутнага ўз্ডыму прамысловасці, сельскай гаспадаркі, усёй эканомікі нашай краіны з тым, каб у бліжэйшы час крута ўзняць вытворчасць прадметаў шырокага спажывання. Усе совецкія людзі бачаць у гэтым бязмежныя клопаты партыі і ўрада аб народзе, аб далейшым росквіце Радзімы.

У адказ на гэтыя клопаты ўсё ярчэй і ярчэй разгараюцца агні соцыялістычнага спаборніцтва. Працаўнікі горада і вёскі прыкладаюць усе сілы да таго, каб наўсямесна павысіць прадукцыйнасць працы, палепшыць якасць прадукцыі.

Выканаем-же і мы, жанчыны Совецкай Беларусі, свой свяшчэнны абавязак, памятаючы аб tym, што ў нашай Канстытуцыі запісана: праца ў СССР з'яўляецца абавязкам і справай чэсці кожнага здольнага да працы грамадзяніна. Парадуем нашу Радзіму новымі працоўнымі подзвігамі! Датэрмінова завяршым народнагаспадарчы план 1953 года і tym унісем дастойны ўклад у справу комуністычнага будаўніцтва.

РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ
ДВАЦЦАЦЬ ДЗЕВЯТЫ


ПРОЛЕТАРЫ ЎСІХ КРАІН, ЕДНАЙЦЕСЯ!

12

СНЕЖАНЬ 1953

Государственное
Библиотека им. В. И. Ленина

3585
7-54
73



У трактаразборочным цэху № 2 Мінскага трактарнага завода кантралёр аддзела тэхнічнага контролю Е. Кірсанава
за праверкай трактара «Беларусь» на канвееры.

Фото М. Мінковіча,

ДЭПУТАТ

КАЛГАСНЫ паштальён рэдкі дзень праходзіць міма акуратнага, чысценъкага доміка Алены Міхайлаўны Лісюк. Звычайна ўручае ёй адразу па некалькі пісем. Выбаршчыкі пішуть свайму дэпутату пра калгасныя справы, дзеляцца планамі, просяць парады. Алена Міхайлаўна энергічна падтрымлівае ўсякае карыснае пачынанне.

— За скупымі радкамі кожнага пісьма, — гаворыць яна, — бачыш жывога чалавека з яго расасцямі і клопатамі, з яго творчымі замысламі і гаспадарчым непакоем за агульную справу.

Хлебаробы калгаса імя Молаташа рашылі пабудаваць радыёузел, але не было патрэбнага электраабсталявання. Алена Міхайлаўна дапамагла ім атрымаць неабходныя матэрыялы, і радыёфікацыя калгаснай вёскі была паспяхова завершана.

Дырэктар Блудзенскай сярэдняй школы пісаў, што школа патрабуе рамонту і расшырэння, раённы-ж аддзел народнай асветы не дапамагае ў гэтым. Сігнал устрывожу дэпутата: навучальны год набліжаецца, а школа да занятаў не гатова. Патрабаваліся тэрміновыя меры. Алена Міхайлаўна звярнулася ў райвыканком і райана з просьбай стварыць школе ўмовы для плённай работы. Хутка класныя пакоі былі пераабсталяваны, памяшканне расшырана. Новы год школа пачала ў нормальнай абстаноўцы.


Пасля смерці бацькоў засталося трое дзяцей-сирот. Жыхар вёскі Машковічы узяў іх у сваю сям'ю. Але, будучы глыбокім стaryком, ён не мог даць ім належнага выхавання. Калгаснік звярнуўся да дэпутата з просьбай уладзіць сирот у дзіцячы дом. «Там за імі будзе лепшы догляд, і яны атрымаюць добрае выхаванне», — пісаў ён.

Па просьбе Алены Міхайлаўны сироты былі прыняты ў Шарашэўскі дзіцячы дом.

Дзякуючы дапамозе дэпутата ў мястэчку Сягневічах прыкметна палепшыўся совецкі гандаль, адкрыты новы магазін і некалькі ларкоў. Гандлёвая сетка забяспечвае насельніцтва неабходнымі таварамі. Калгаснікі і рабочыя Пяскоўскага сельсовета атрымалі 350 квадратных метраў аконнага шкла.

Ва многіх пісьмах выказваеща падзяка дэпутату. Вось некалькі з такіх пісем:

«Вялікае дзякую вам, Алена Міхайлаўна, — піша многадзетная маці Амелькава, — што дапамаглі мне ў хутчэйшым афармленні дакументаў у Бярозаўскім раённым аддзеле соцыяльнага забяспеччання на атрыманне належнай мне дапамогі».



Алена Міхайлаўна Лісюк.

«Ад усёй души дзякую, Алена Міхайлаўна, што дапамаглі мне падехаць на курорт, — піша інвалід Айчыннай вайны П. Басік. — Мае дзеци таксама ўдзячны за гэта. Здароўе маё пасля лячэння прыкметна палепшылася. Зараз я выходжу на работу, перавыконваю нормы выпрацоўкі. Жадаю вам доўга, доўга жыць і працаваць на карысць совецкага народа».

Дэпутата Вярхоўнага Совета БССР Алену Міхайлаўну Лісюк ведаюць ва ўсіх калгасных вёсках раёна. Яе сувязь з народам не абмяжоўваецца адной перапіскай.

Асабліва памятнай засталася ў Алены Міхайлаўны сустрэча з выбаршчыкамі ўзбуйненага калгаса «Чырвоны прамень». Сабралася больш 400 чалавек. Робячы справаўздачу аб сваёй дзейнасці. Лісюк захапілася перспектывамі развіцця калгаса. Яна гаварыла аб пас-

танове вераснёўскага Пленума ЦК КПСС, аб вялікіх зменах, якія адбудуцца ў сельскай гаспадарцы ў выніку ажыццяўлення праграмы, намечанай Комуністычнай партыяй.

— У самую душу запалі гістарычныя рашэнні партыі, — гаварыў пасля справаўздачы старшыня арцелі тав. Козыраў. — Слухаў я, а ў думках малюнак за малюнкам пралівалі. Для шчасця народа наша партыя стараецца. На палях наших працуць трактары і камбайны, шырока разгорнута будаўніцтва ў арцелі. Бесперапынна расце пагалоўе і прадуктыўнасць грамадской жывёлы. Хутка жывёлагадоўчыя фермы механізуем.

— Электрадойку і электрастрыйку ўвядзем, — пачуліся гласы.

Шмат дум і надзеяў выказалі калгаснікі, а на развітанне наказалі дэпутату:

— Не забывайце аб наших планах, у выпадку чаго падтрымку нам акажаце.

Служэнню народу прысвечана не толькі грамадская дзейнасць дэпутата, але і яе асабістая плённая праца. Пяты год яна працуе свінаркай у калгасе імя Сталіна Бярозаўскага раёна.

За час яе работы на ферме пагалоўе свіней намнога павялічылася, калгас пабудаваў два тыповыя свінарнікі.

У 1949 годзе Алена Міхайлаўна атрымала ад пяці свінаматак 75 парасяят, у 1950 ад трох свінаматак — 50, а ў 1951 ад 6 свінаматак — 88 галоў маладняка. Сёлета яна захавала і вырасціла ад сямі свінаматак 150 парасяят. Ад свінаматкі «Рабая» за два апаросы атрымала 36 парасяят. Праўленне арцелі штогод выдае Алене Міхайлаўне ў парадку дадатковай аплаты па некалькі парасяят.

... Вячэрні змрок даўно ахутаўся, але з вокан дома Лісюк яшчэ доўга лъеца свяцло. Схіліўшыся над столом, Алена Міхайлаўна ўважліва чытае атрыманыя сёня пісьмы. На канвертах надпіс: «Дэпутату Вярхоўнага Совета БССР Алене Міхайлаўне Лісюк».

У блакноте для заметак паяўляюцца новыя прозвішчы выбаршчыкаў і іх просьбы. Многа працы ў дэпутата — слугі народа.

Н. ЮРКЕВІЧ

Брэсцкая вобласць,
Бярозаўскі раён,
калгас імя Сталіна.

АСНОВА СІЛЫ І НЕСАКРУШАЛЬНАСЦІ СОВЕЦКАГА ЛАДУ

ПАД КІРАЎНІЦВАМ Комуністычнай партыі совецкі народ, пераадолеўшы ўсе перашкоды, ператварыў сваю Радзіму з эканамічна слабай, адсталай краіны ў перадавую, магутную дзяржаву. Совецкі Саюз стаў несакрушальной цвярдній соцыялізма, надзеяй і светачам усяго працоўнага чалавецтва.

Важнейшай умовай усіх перамог нашай партыі і нашага народа з'яўляўся і з'яўлецца створаны Комуністычнай партыяй і загартаваны ў рэволюцыйнай барацьбе супроць шматлікіх ворагаў сваю рабочага класа і працоўнага сялянства. Гэты саюз з'явіўся той рашаючай сілай, якая забяспечыла нам перамогу ў кастрычніку 1917 года і пераможнае прасоўванне па шляху будаўніцтва соцыялізма.

Цяпер, калі совецкі народ ажыццяўляе паступовы пераход ад соцыялізма да комунізма, Комуністычнай партыяй робіць усё для таго, каб яшчэ больш умацаваць саюз рабочага класа і калгаснага сялянства — аснову сілы і несакрушальнасці совецкага ладу.

Велізарнае значэнне для далейшага ўмацавання саюза рабочага класа і сялянства, маральна-палітычнага адзінства ўсяго нашага грамадства будзе мець ажыццяўленне буйнейших мерапрыемстваў партыі і ўрада па арганізацыі круготага ўздыму сельскай гаспадаркі, вырабу прадметаў спажывання, павышэнню добрабыту совецкага народа.

* * *

Саюз рабочага класа і сялянства склаўся ў нашай краіне на аснове агульнасці карэнных, жыщёвых інтарэсаў рабочых і працоўных сялян. Спрадвеку працоўны селянін прыгнатаўся памешчыкам, капиталістам, кулаком. Імкненне вызваліцца ад эксплуатацыі, зажыць вольным і шчаслівым жыццём штурхала яго на саюз з рабочым класам — да канца паслядоўным абаронцай інтарэсаў народа.

Вялікая мудрасць Комуністычнай партыі заключаецца ў тым, што яна з самага пачатку свайго ўзникнення ў поўнай меры ацаніла рашающую ролю саюза рабочых і сялян для лёсу чалавецтва. У сумесных дзеяннях гэтых класаў, у іх аб'яднанай магутнасці партыя ўбачыла ту ю грамадскую сілу, якая ў стане пераадолець супраціўленне эксплуататораў і праклascі грамадству шлях да комунізма.

Выкоўваючы і ўмацоўваючы саюз рабочага класа і сялянства, партыя апіралася на геніальныя ўказанні свайго стваральніка і настаўніка В. І. Леніна. Вядома, што ідэю рэволюцыйнага саюза рабочых і сялян як галоўнага сродку перамогі рэволюцыі Ленін выказаў яшчэ ў кнізе «Што такое «прыяцелі народа» і як яны ваююць супроць соцыял-дэмакратаў» (1894 г.). З таго часу Ленін не раз указваў, што рэволюцыя пераможа толькі ў тым выпадку, калі яе ўзначаліць пролетарыят, калі пролетарыят, як працадыр рэволюцыі, здолее забяспечыць саюз з сялянствам.

Ленін пры гэтым падкрэсліваў, што пролетарыят, на чале якога стаіць загартаваная партыя, у сілу сваёй свядомасці, арганізаванасці і згуртаванасці здольны прыцягнуць на свой бок працоўнае сялянства, развіць у ім велізарную рэволюцыйную энергію і накіраваць яе на барацьбу супроць усіх і ўсякіх прыгнітальнікаў народа.

Уласабляючы ў жыццё ідэі Леніна, наша партыя згуртавала пад сваім баявым сцягам шматмільённыя масы працоўных горада і вёскі, дабілася разгрому эксплуатарскіх класаў і іх партый. Перамога Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэволюцыі з'яві-

лася троумфам ленінскай тэорыі пролетарской рэволюцыі, троумфам ленінскіх ідэй аб магутным саюзе рабочых і сялян.

Важнейшую ролю саюз рабочага класа і працоўнага сялянства адыграў у пераможным заканчэнні грамадзянскай вайны. Суровы вопыт барацьбы супроць замежных інтэрвентаў і белагвардзейцаў пераканаў сялян у тым, што калі перамогуць інтэрвенты, то памешчыкі адновяць сваю ўладу і адбяруць у сялян зямлю — тое, аб чым яны марылі вякамі. І сярэдняе сялянства рашуча павярнула ў бок совецкай улады. Ваенна-палітычны саюз рабочага класа і працоўнага сялянства, які ўзнік і ўмацаваўся ў гэтыя гады, забяспечыў перамогу над ворагамі нашай Радзімы, яшчэ больш зблізіў і зрадніў рабочых і сялян.

Пасля заканчэння грамадзянскай вайны краіна Саветаў атрымала магчымасць сканцэнтраціаць свае намаганні на вырашэнні задач мірнага гаспадарчага і культурнага будаўніцтва. Перад рабочым класам паўстала новая гіганцкая задача — арганізаціаць і ўцягнуць сялянства ў справу будаўніцтва соцыялізма. Для ўмацавання саюза рабочага класа і сялянства ў новых умовах трэба было наладзіць нармальная эканамічныя ўзаемаадносіны паміж буйнай соцыялістычнай прамысловасцю і раздробленай дробнатаварнай сялянскай гаспадаркай, павесці вёску за соцыялістычным горадам.

Толькі так можна было ўзняць прадукцыйныя сілы сельскай гаспадаркі і прамысловасці, падрыхтаваць прадпасылкі для ліквідацыі капіталістычных элементаў у горадзе і вёсцы, пабудаваць соцыялістычную эканоміку. Гэта генеральная лінія партыі атрымала канкрэтнае ўвасабленне ў новай эканамічнай палітыцы, прынятай у 1921 г. Х з'ездам партыі.

Трацкісты і іншыя ворагі народа, выступіўшы супроць устаноўкі партыі аб будаўніцтве соцыялізма ў нашай краіне, сцверджалі, што рабочы клас нібыта абавязкова прыдзе ў сутычку з сялянствам, што ён нібы не здолеет павесці за сабою сялянства па шляху соцыялізма і пераадолець тэхнічна-эканамічную адсталасць краіны.

Партыя разгроміла трацкістаў, бухарынцаў і іншых наймітаў міжнароднай рэакцыі, якія спрабавалі пасеяць варожасць паміж рабочым класам і сялянствам і тым самым аслабіць Совецкую дзяржаву, падрыхтаваць глебу для аднаўлення капіталізма ў нашай краіне. Паслядоўна ўмацоўваючы саюз рабочага класа з асноўнымі масамі сялянства, Комуністычнай партыяй дабілася грандыёзных перамог у справе пабудовы фундамента соцыялістычнай эканомікі. Рабочы і сяляне не пашкадавалі сіл і працы, каб ажыццяўіць соцыялістычную індустрыялізацыю краіны, ператварыць у жыццё кааператыўны план В. І. Леніна — план пераводу дробных аднаасобных гаспадарак на рэйкі буйнай калектывнай гаспадаркі.

Магутная прамысловасць, створаная герайчнымі намаганнямі рабочага класа, з'явілася матэрыяльнай асновай для соцыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі. Ажыццяўленне соцыялістычнай індустрыялізацыі замацавала і ўзняло вядучую ролю рабочага класа ў нашай краіне. Рабочы клас дапамог сялянству падняцца да новага, шчаслівага жыцця. Соцыялістычны горад накіраваў у вёску дзесяткі тысяч трактараў і іншых сельскагаспадарчых машын, шматлікія кадры арганізатараў калгаснага руху, спецыялістаў сельскай гаспадаркі. Усё гэта падрыхтавала пераход да сучэльнай калектывізацыі сельскай гаспадаркі.

Калгасны лад пераўтварыў у корані асновы вытворчасці і быту дзесяткаў мільёнаў сялян на новых, соцывілістычных пачатках. Ён адкрыў шырокую дарогу да заможнага і культурнага жыцця ўсім працаўнікам совецкай вёскі. Велізарная дапамога, аказаная нашаму сялянству з боку рабочага класа ў справе ліквідацыі эксплуататарапаў, нязмерна ўмацавала глебу для саюза рабочага класа і сялянства, а сістэматычнае забяспечанне сялянства і яго калгасаў першакласнымі трактарамі і іншымі машынамі пераўтварыла саюз рабочага класа і сялянства ў дружбу паміж імі.

Гэтая дружба, якая з'яўляецца асновай маральна-палітычнага адзінства совецкага грамадства, вытрымала сур'ёзныя выпрабаванні ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. У суворыя гады, калі над краінай навісла смяртэльная небяспека, рабочыя, сяляне — усе совецкія людзі праявілі нябачаны герайзм у тылу і на фронце, адстаялі чэсьць, свабоду і незалежнасць сваёй соцывілістычнай Радзімы. Вайна наглядна паказала, што пры саюзе рабочага класа і сялянства, пры дружбе народаў СССР краіна Советаў непераможная, ёй не страшны нікія ні ўнутраныя, ні зовнешнія ворагі.

У пасляваенныя гады дружба рабочага класа і сялянства прыносіць совецкаму народу выдатныя плады на фронце мірнай працы. Рабочыя і сяляне нястомна працујуць над тым, каб з кожным днём наша жыццё становілася больш багатым і культурным. Партыя штодзенна накіроўвае сумесныя намаганні работнікаў прамысловасці і сельскай гаспадаркі на далейшы магутны ўздым усёй народнай гаспадаркі, на вырашэнне задач сістэматычнага павышэння добрабыту працоўных.

Вераснёўскі Пленум Цэнтральнага Камітэта КПСС намеціў баявую праграму круглога ўздуму соцывілістычнай сельскай гаспадаркі, яе тэхнічнага аснашчэння, праграму палепшання кіраўніцтва сельскай гаспадарчай вытворчасцю. Выкананне рашэнняў вераснёўскага Пленума яшчэ больш умацуе саюз рабочага класа і сялянства — непахісную аснову магутнасці нашага совецкага грамадства.

У рашэннях Пленума ЦК КПСС намечаны меры па карэннаму палепшанню работы машынна-трактарных станцый. А МТС, як вядома, прадстаўляюць сабой індустрыяльную матэрыяльна-тэхнічную базу калгаснага ладу і з'яўляюцца цяпер рашаючай сілай у развіцці калгаснай вытворчасці, важнейшымі апорнымі пунктамі ў кіраўніцтве калгасамі з боку соцывілістычнай дзяржавы.

Комуністычная партыя і Совецкі ўрад прымаюць практычныя меры для таго, каб яшчэ больш узмашніць тэхнічную аснашчонасць сельскай гаспадаркі. У перыяд з 1954 года па 1 мая 1957 года наша вёска атрымае 750 тысяч трактараў, велізарную колькасць іншых сельскагаспадарчых машын, станкоў і абсталявання для аснашчэння майстэрні МТС і рамонтных прадпрыемстваў. Для ажыццяўлення круглога ўздуму соцывілістычнага земляробства і жывёлагадоўлі ўжо ў 1953 годзе ў сельскую гаспадарку будзе ўкладзена каля 70 мільярдаў рублёў.

У справе ўздуму сельскай гаспадаркі важнае значэнне мае стварэнне ў МТС пастаянных кадраў кваліфікованых рабочых, што дазволіць выкарыстаць з найбольшай прадукцыйнасцю і эфектунасцю багатую тэхніку. У адказ на заклік партыі добраахвотна едуць на пастаянную работу ў сельскія раёны тысячи аграномаў і зоатэхнікаў, інжынераў-механікаў, трактарыстаў і іншых механизатарапаў, а таксама дэмабілізаваных воінаў Совецкай Арміі. Партыя накіроўвае лепшых сваіх работнікаў на палітычную работу ў вёску. Пасланцы партыі і рабочага класа напоўнены гарачым жаданнем асабістай працы прыняць удзел у вырашэнні агульнанараднай задачы круглога ўздуму сельскай гаспадаркі і тым садзейнічаць далейшаму ўмацаванню саюза і дружбы паміж рабочымі класамі і калгаснымі сялянствамі.

Працоўныя гарадоў нашай рэспублікі разам з усім совецкім рабочым класам узмацняюць усебаковую і шырокую дапамогу калгаснаму сялянству ў справе ўздуму сельскагаспадарчай вытворчасці. Шэфства заводаў і фабрык над калгасамі і МТС, практычны ўдзел рабочых у развіцці ўсіх галін калгаснай вытворчасці, перадача вытворчага вопыту акажуць велізарны ўплыў на ўмацаванне працоўнай дысцыпліны ў калгасах, на павышэнне творчай актыўнасці і ініцыятывы мільёнаў калгасных мас.

Комуністычная партыя і Совецкі ўрад усямерна кlapоцяцца аб расшырэнні тавараабароту ў краіне. Далейшае палепшанне дзяржаўнага, кааператыўнага і калгаснага гандлю паслужыць яшчэ большаму расшырэнню эканамічных сувязей паміж соцывілістычнай прамысловасцю і калгаснай сельскай гаспадаркай, далейшаму ўмацаванню саюза рабочага класа і сялянствам.

Агульнасць інтэрэсаў рабочага класа, сялянства, інтэлігенцыі, усіх совецкіх людзей, іх згуртаванасць вакол Комуністычнай партыі і Совецкага ўрада з'яўляюцца залогам паспяховага будаўніцтва комунізма ў нашай краіне.

А. ГАРБАЧОВА.

ПЕРШЫЯ КРОКІ

У КАБІНЕТ уваходзіць невысокая маладая жанчына. Відаць, што хвалюеца, яе падзіячаму круглыя шчокі палаюць румянцам, шэрыя очы ззяюць.

— Маё прозвішча Стэфановіч. Я комсамолка. Па адукацыі зоатэхнік, — гаворыць яна. — Я прачытала даклад таварыша Хрущова і пастанову вераснёўскага Пленума Цэнтральнага Камітэта нашай партыі. Лічу, што яна адносицца і да мяне. Маё месца ў калгасе.

Прамовіўшы гэта, жанчына супаківаеца: самае галоўнае скажана.

Яе ясныя очы глядзяць ужо

спакойна і ўважліва, голас гучыць упэўнена. Відаць, што, вырашыўшы што-небудзь аднойчы, яна не мяняе рашэння.

— Змалку я любіла жывёлу, — расказвае Стэфановіч. — Вельмі рада была, што адукацыя дасць мне магчымасць працаўаць у калгасе зоатэхнікам. Але ў калгас мяне пасля Шклоўскай сельскагаспадарчай школы не паслалі, а пакінулі. пры смалявіцкім райсельгасаддзеле.

У лістападзе 1951 года сельгасаддзел паслаў здольную дзяўчыну на курсы ў Маскоўскую сельскагаспадарчую акадэмію імя Тіміразева. У Москве Лідзія Майсееўна

вышла замуж. Скончыўшы курсы, прыехала разам з мужем у Барысаў. У барысаўскім райсельгасаддзеле ёй не знайшлі месца. Не жадаючы сядзець дома, пайшла працаўаць на мясакамбінат. Аднак гэта работа не захапіла. Яе цягнула ў калгас.

І вось — пастанова Пленума ЦК Комуністычнай партыі Совецкага Саюза.

— Як я абрацавалася!

... Просьба Лідзіі Стэфановіч была задаволена. Яе накіравалі зоатэхнікам у калгас імя Варашылава Кішчына-Слабодскага сельсавета Барысаўскага раёна.

Прыехаўшы ў калгас, Лідзія



Цёпла сустрэлі жывёлаводы сельгасарцелі імя Крупскай Брэсцкага раёна зоатэхніка Ганну Пятроўну Пятрову, якая прыбыла на работу ў калгас пасля вераснёўскага Пленума ЦК КПСС.

На здымку: старшыня праўлення калгаса Д. Панянчук знаёміца зоатэхніка А. Пятрову (у цэнтры) з даяркамі Л. Малайчык, Ф. Жменька і Е. Малайчык.

Фото В. Германа
(Фотахроніка БелТА).

Майсееўна горача ўзялася за работу. На яе шляху сустрэліся вялікія цяжкасці. Жывёла толькі на 70 проц. была забяспечана кармамі на зіму. Гэта не спалохала маладога зоатэхніка. Устанавіўши, што корм ідзе неэканомна, Стэфановіч узяла яго на ўлік і арганізавала выдачу па вазе, строга прытрымлі-

ваючыся норм. Старшыня калгаса тав. Адамейка падтрымлівае яе каштоўныя пачынанні. Па яе ініцыятыве началі нарыхтоўваць торф і мох на падсцілку. Вядзеца работа па адшуканню дадатковых кармоў. Крухмальны завод дае калгасу пяцьсот тон адыходаў.

— Пакуль магчыма, жывёла

будзе выганацца на пашу,— гаворыць Стэфановіч.— Для авечак і трусоў будзем рыхтаваць галінкавы корм. Цяжкасцей, вядома, шмат, але цікава, радасна працаўаць, ведаючы, што выконваеш важнейшыя пастановы нашага ўрада, які ўсё мудра прадугледзеў! Як добра, што гаспадарчы год пачынаецца цяпер з 1 кастрычніка! Гэта дало мне магчымасць заразжа пасля прыезду ў калгас пачаць выбракоўку непрадуктыўнай жывёлы. Жывёлу мы падзялілі па ўкормленасці і назіраем асобна за кожнай групай.

Да зімы памяшканні для жывёлы падрыхтаваны. Увайшоў у эксплуатацыю свінарнік, які будаваўся на працягу двух год. Дабудавалі кароўнік. На стойлавы перыяд жывёла забяспечана цяплом.

Стэфановіч наладзіла работу з кадрамі. З 20 лістапада пачалі працаўаць курсы па зоаветвучобе.

— Не вырашана ў нас яшчэ пытанне з дадатковай аплатай працы работнікам жывёлагадоўлі,— гаворыць зоатэхнік.— Але не сумняваюся, што і ў гэтым праўленне мяне падтрымае. Спадзяюся, што ўсе цяжкасці будуць пераможаны. Інакш і быць не можа!

Е. МАЛЧАНАВА.

Актыўны арганізатор жанчын

ВЯЛІКУЮ дапамогу партыйнай арганізацыі і праўленню калгаса імя Жданава Пінскага раёна аказвае жонсовет. Ён мабілізуе калгасніц на паспяховае выкананне рашэнняў вераснёўскага Пленума ЦК КПСС.

На чале жонсовета стаіць малады аграном, актыўны грамадскі работнік Рысавец М. Д.

На сходах жанчын і паседжаннях жонсовета абмяркоўваліся пытанні аб падрыхтоўцы і правядзенні веснавой сяўбы, аб стане працоўнай дысцыпліны сярод калгасніц, аб доглядзе за пасевамі, аб падрыхтоўцы і правядзенні ўборкі ўраджую збожжавых, аб выніках V сесіі Вярхоўнага Совета СССР, аб вераснёўскім Пленуме ЦК КПСС, аб стане жывёлагадоўлі і падрыхтоўцы да зімоўкі жывёлы і інш.

Вялікая ўвага ўдзяляецца ўмацаванию працоўнай дысцыпліны сярод калгасніц. Палітычна і выхаваўчая работа садзейнічае росту свядомасці калгасніц. У калгасе няма жанчыны, якія-б не прымала ўдзелу ў грамадскай працы. Жанчын можна сустрэць усюды — на касавіцы, каля сеялак, на падвозцы насення, нарыхтоўцы ўгнення, за трактарам. У калгасе

233 жанчыны, і ўсе яны добра працуюць.

Многія жанчыны за дзесяць месяцаў на палявых работах выпрацавалі па 250—300 працадзён. Міхневіч Яўгенія мае 297 працадзён, Мазоль Кацярына — 300.

Актыўна працуюць нават стаўрыя. 64-гадовая калгасніца Цымбаліст Анастасія Фёдараўна за вырошчванне высокага ўраджая збожжавых узнагароджана медалем. Другі год яна працуе цялятніцай. У 1952 годзе Анастасія Фёдараўна мела 764 працадні і за іх атрымала больш 140 пудоў збожжа, столькі-ж бульбы і 1 332 рублі грашыма. Сёлета яна ўно мае 500 працадзён. У сярэднім па калгасу кожная працаздольная жанчына за дзесяць месяцаў выпрацавала па 200 працадзён.

Дзяякуючы працоўнай актыўнасці жанчын калгас паспяхова закончыў уборку збожжавых і тэхнічных культур, датэрмінова разлічыўся з дзяржавай па ўсіх відах паставак і выдаў авансам на кожны працадзень па 1,5 кг збожжа, па 2 кг бульбы і па 1 руб. 50 кап. грашыма.

На жывёлагадоўчых фермах калгаса ў асноўным працуюць жанчыны. Жонсовет часта абмяркоўвае пытанні кармлення, догляду і

ўтримання жывёлы, сістэматычна праводзяцца гутаркі з калгасніцамі, якія працуюць на фермах.

З вялікай любоўю даглядае жывёлу старшая свінарка — Анастасія Ханчыжэўская. За тры гады працы яна дабілася ўзорнага парадку ў прымітыўных памяшканнях фермы. Па яе ініцыятыве пакладзена падлога, якая штодзённа мыецца. На ферму не дазволена ўвайсці, не выцершы ногі. Так ужо заведзена. Яшчэ цёмна, а яна пачынае ўбіраць ферму, карміць жывёлу. Ад 9 замацаваных свінаматак яна атрымала сёлета 150 дзелавых парасятаў.

Анастасія Ханчыжэўская ўзяла на сябе соцывязніцтва абавязательства ў 1954 годзе вырасціць не менш як па 20 парасята ад кожнай замацаванай за ёю свінаматкі.

За сумленныя адносіны да работы яна карыстаецца заслужаным аўтарытэтам. У знак павагі да скромнай працаўніцы калгаснікі выбралі яе членам праўлення калгаса.

Для далейшага ўздыму працоўнай актыўнасці калгасніц і павышэння іх дзелавой кваліфікацыі старшыня жонсовета арганізавала агра-зоатэхнічную вучобу. Вучыцца ўвесі актыў калгасніц.

К. ТАРАСКІНА.

АГРАНОМ ПРЫШОЎ У КАЛГАС

ГУТАРКА зацягнулася. Начальніку абласнога ўпраўлення сельскай гаспадаркі Міхailу Міхайлавічу Шытаву хацелася падрабязна расказаць аб задачах спецыялістаў, якія едуць на работу ў калгасы. Ён яшчэ і яшчэ раз напамінаў аб пастанове вераснёўскага Пленума Цэнтральнага Камітэта партыі, гаварыў аб тым, што ў нас няма зараз больш адказнай і пачэснай справы, як барацьба за ўздым сельскай гаспадаркі.

Сярод удзельнікаў нарады была і Алена Яўгеньеўна Федаровіч, якая даўно ўжо рашила пакінуць раённае ўпраўленне сельскай гаспадаркі і пайсці на працу ў калгас. Калі ў яе спыталі, куды жадала-б пайсці, Алена Яўгеньеўна проста, спакойным голасам прамовіла:

— Туды, дзе цяжэй.

Ніхто не здзівіўся гэтаму адказу. Усе ведалі, што Алена Федаровіч ніколі не баялася цяжкасцей, не шукала лёгкага хлеба. Бывала, куды-б яе ні паслаўлі — усюды справіцца. І не толькі пагутарыць з людзьмі пра агратэхніку, Алена Яўгеньеўна ніколі не праміне, каб не закрануць і іншыя справы. Яна раскажа сялянам аб тым, што робіцца на белым свете, пацікавіцца іх асабістым жыццём, думкамі, на-

строймі. І таму людзі многіх калгасаў добрым словам успамінаюць сціплую, працавітую жанчыну-агранома.


— Тады прыдзеца рэкамендаваць вас у калгас імя Гастэлы Гродзенскага раёна, — запрапанаваў Шытаву.

— Добра, — згадзілася Алена Яўгеньеўна.

Яна і раней ведала, што гэта адзін з самых адставаючых калгасаў раёна. Тут, куды ні глянь, — скрэзь, як кажуць, свеціцца. Там, дзе можна атрымліваць збожжа па 18 цэнтнераў з гектара, зямля давала ўсяго па 7 — 8 цэнтнераў. Дрэнна радзіла бульба. Пра гародніну зусім забыліся. Амаль не сеялі шматгадовых траў. Усё гэта было вядома Алене Яўгеньеўне. Ведала яна таксама і пра тое, што працоўная дысцыпліна ў калгасе кульгае на абедзве нагі. У гаспадарцы лічыцца 320 працаздольных, а на работу ў самыя гарачыя дні не выходзіць і палавіна гэтага. У мінулым годзе грошовыя прыбылкі ў калгасе склалі ўсяго 16 тысяч рублёў.

Не дарма сяброўкі папярэджвалі Алену Федаровіч:

— Перш чым пайсці аграномам у такую гаспадарку, трэба моцна падумаць. Сем раз адмер, адзін раз адрэж.



На 3-й абласной сельскагаспадарчай выстаўцы ў Пінску. На здымку: звенявая калгаса імя Молатава Целяханскаага раёна Надзея Сабко (справа) расказвае наведальнікам выстаўкі аб высокім ураджай канапель на тарфяніках.

Фото В. Германа
(Фотахроніка БелТА).

І ўсё-ж Алена Яўгеньеўна не спалохалася. Яна думала, ой як думала! Ды толькі не аб тым, ці варта ісці ў калгас імя Гастэлы. Думала яна, з чаго прыдзеца пачынаць там сваю работу.

...І вось аграном ужо разам са старшынёй калгаса Нікалаем Фёдаравічам Сяўко стаяць на ўзгорку недалёка ад вёскі Грандзічы, агляджаюць шырачэзныя палі і мяркуюць, што можна і трэба зрабіць ужо сёлета, каб у будучым годзе павысіць ураджайнасць Старшыня і агранома добра разумеюць, што не лёгкая гэта справа — высокі ўраджай. Для таго, каб «выцягнуць» калгас на ўзровень сярэдніх, а затым — перадавых гаспадарак, трэба будзе пераадолець нямала перашкод і галоунае — падняць на гэтую справу ўсіх людзей.

— Якая шыр! — у захапленні гаворыць аграном. — Больш тысячы гектараў аднаго толькі ворыва. На гэтай зямлі можна цуды тварыць.

— Цуды не цуды, а высокія ўраджаі мы павінны атрымліваць, — згаджаецца старшыня. — Для гэтага партыя і паслала нас сюды.

Яны агледзелі ўсе палі, пагутарылі з брыгадірамі, з калгаснікамі, пабывалі ў трактарыстаў. Аграному хацелася ведаць, што думаюць перадавыя людзі калгаса, парашыца з імі. Давялося наслухацца шмат і добрага і дрэннага. І ў гутарках гэтых Алена Яўгеньеўна сэрцам сваім адчула, што з тутэйшым народам горы можна варочаць. Трэба толькі, каб ён зразумеў, што калгасны лад дае шырокія магчымасці для росквіту сельскай гаспадаркі, што ўсё залежыць ад таго, як гэтая магчымасці будуць выкарыстоўвацца.

Гутаркі з людзьмі дапамаглі аграному таксама ўсвядоміць, што нельга марудзіць ні аднаго дня, што трэба ўжо цяпер аберуч брацца за працу.

Стаялі дні кастрычніка. Сумная пара. Але ў душы агранома, здаецца, расквітнела вясна. Ад унутранай цеплыні быццам памаладзеў яе твар, нейкім асаблівым святлом загарэліся очы.

Калгас управіўся з асноўнымі работамі. Зvezены ў бурты апошняя цэнтнеры бульбы, закончана ўборка цукровых буракоў. Густым зялёным дываном пакрыліся ўчасткі азімых. Здаецца, усё зроблена, год зачончыўся. Можна-б і адпачыць. Так здаўна было заведзена ў калгасе.

— Не, — сказала Алена Яўгеньеўна на нарадзе брыгадіраў. — Так было, але цяпер гэтага не павінна быць. Калі хочам, каб наша зямля добра радзіла, мы павінны быць сапраўды руплівымі гаспадарамі. А дзе-ж тая руплівасць, калі зябліва ў нас не ўздымалася, а гною на палі летась вывезена ўсяго 570 тон. Вы дзівіліся, што кожнае лета на калгасных палетках гойдаліся кволія каласкі жыта, ячменю, пшаніцы. А што-ж тут дзіўнага?..

Доўга гаварыла тады Алена Яўгеньеўна. Ей хацелася выкласці душу сваю, і яна сказала шчырую праўду:

— Вось, таварышы, справа якая. Цяжка, але нічога не зробіш. Упартасць патрэбна. Інакш усе нашы планы пустым словам абернуцца. А ці-ж мы гэтага хочам?

Словы агранома непрыкметна западалі ў свядомасць людзей, будзілі ў іх новыя думкі, пачуцці. Брыгадір першай паляводчай брыгады Казімір Яроцкі неяк прызнаваўся аграному:

— Справядліва вы сказалі, Алена Яўгеньеўна. Цяжкавата нам будзе. Ну і што-ж... Дрэнны той гаспадар, што шукае лёгкіх шляхоў.

І ў калгасе не спыніліся работы. Праўленне згадзілася з аграномам, што трэба ўзараць зябліва пад увесь яравы клін. Дзень і нач працавалі механизатары. Надзея Бур'як — брыгадір трактарнай брыгады — не раз прыходзіла да агранома за парадай. На

якую глыбіню араць пад цукровыя буракі, ці абавязковая патрэбна перадпружнік, а ці нельга будзе агарод пакінуць на вясну? Алена Яўгеньеўна не толькі давала парады, але і сама часцей усяго бывала ў полі, паказвала, як трэба весці зябліва ворыва. Пад цукровыя буракі пласт узаралі на глыбіню 30 сантиметраў.

— Толькі такое зябліва забяспечыць нам добры ўраджай, — гаварыла аграном.

Да сёлетняга года ў калгасе амаль не было гародных культур. Сяялі сям-там крыху гуркоў, капусты, цыбулі. Але і гэтая дробязь ледзь-ледзь расла. Гародніну не ў пару садзілі, абыяк даглядалі.

— Дзе-ж той парадак у нас? — пыталася Алена Яўгеньеўна. — Калгас знаходзіцца ў чатырох кіламетрах ад абласнога цэнтра і не садзіць ні капусты, ні памідораў, ні морквы, ні гуркоў. Гэтак-же мы трацім сотні тысяч рублёў прыбытку, а рабочыя Гродна вясной і ўлетку адчуваюць нястачу гародніны. Ды і самім калгаснікам прадукты гэтая вельмі патрэбны.

Праўленне калгаса прыслухалася да парады агранома і рашила адвесці пад агарод 10 гектараў лепшай нізінай зямлі, каб ужо ў наступным годзе ад працу толькі гародніны атрымаць не менш 150 тысяч рублёў.

У калгасе зусім не было парніковых рам, а вясной іх будзе 100 штук. Гэта, вядома, мала, вельмі мала. Але важна зрабіць першы крок, набраць разгон, і тады справа пойдзе больш хуткімі тэмпамі. Падабралі ўжо і спрэтыкаванага гародніка Аляксея Шахнюка.

З прыходам агранома на паставянную работу ў калгасе нібы павеяла нечым свежым. Людзі загаварылі аб новых справах, з'явіліся цікавыя думкі. Усім вядома, што без угнаення палёў няма чаго і думаць аб высокіх ураджаях. Але дзе яго столькі набраць, каб хапіла і пад бульбу, і пад ячмень, і пад пшаніцу.

— Захочам — возьмем, — сказала Алена Яўгеньеўна. — У нас ёсць рэзервы.

І па яе ініцыятыве калгас заключыў ужо дагавор з гродзенскай горсанкаторай, якая абавязалася да вясны будзага года вывезці на палі калгаса імя Гастэлы 500 цыстэрнаў фекалія. Аграном думае зараз і аб тым, каб арганізаваць нарыхтоўку торфу, знайсці іншыя крыніцы накаплення угнаення.

Ды хіба толькі гэта? Спрадвеку ляжалі на палях каменні. Нібы волаты якія, ураслі яны ў зямлю. Здавалася, не было той сілы, што магла-б крануць іх з месца. Колькі бяды нажыліся трактарысты, колькі паламалі плугоў, культиватараў...

І ад гэтай справы Алена Яўгеньеўна не засталася ўбаку. Яна расказала, як з дапамогай трактараў і жалезных тросаў можна сцягнуць каменні на ўскрай палёў. Механізатары дружна ўзяліся за работу. Не прайшло і трох тыдняў, як было ачышчана больш 30 гектараў ворыва.

Многа іншых дум і турбот у калгаснага агранома. Яна вывучае ўжо асаблівасці тутэйшых глеб, плануе хутчэйшае ўвядзенне травапольных севазваротаў. Трэба наладзіць работу агратэхнічных курсаў, дагледзець, як захоўваецца насенне. Аб усім кlapоціца Алена Яўгеньеўна. Гэтая турботы напоўнілі жыццё агранома новым, цікавым зместам. І хоць цяжка прыходзіцца, але на душы неяк асабліва светла і хораша.

Зямля... Родная, блізкая, свая... Як часта думае аб гэтым Алена Федаровіч. Выйдзе яна часам на ўзгорак, што недалёка ад вёскі Грандзічы, глядзіць на вокал і любуецца бяскрайнім шырынёй калгасных палёў. І неяк мацней пачынае біцца яе сэрца. Як хораша быць тут, на пярэднім краі вялікай бітвы за ўраджай, за хараство зямлі, за тое, каб яна прыносіла совецкаму чалавеку свае багатыя дары!

Гродзенскі раён.

Я. СІНЕВІЧ.



Знатнымі людзьмі Балгарыі сталі прастая працаўнікі. На здымку: Героі Соцыялістычнай Працы фабрыкі «Першае мая» — Златка Марына, Атанаска Дзімітрава, Саўва Міхайлова, Елізавета Стэфана, Янка Тодарава і Анка Пятрова.

Узел балгарскіх жанчын у будаўніцтве соцыялізма

МЫ не можам гаварыць пра змены ў жыцці балгарскіх жанчын па-за сувязью з вялікім Совецкім Саюзам, з яго барацьбой за пабудову соцыялізма і комунізма, за ўмацаванне лагера міру і забяспечанне мірнага існавання народаў усяго свету.

Поспехі нашай краіны звязаны з велізарнай і бескарыслівай дапамогай вялікага Совецкага Саюза. Ён аказвае нам не толькі матэрыйную, але і пастаянную дапамогу сваім вопытам, вопытам першай у свеце дзяржавы, якая дала шчаслівае і мірнае жыццё ўсім жанчынам, забяспечыла шчаслівае дзяцінства ўсім сваім дзесям.

Мы не можам гаварыць пра нашы поспехі, не падкрэслішы велізарную дапамогу, якую аказвае нам вялікая Комуnistычнай партыя Sovецкага Саюза. На яе гісторыі і вопыце вучачца ўсе комуністычныя партыі, якія актыўна змагаюцца за пабудову соцыялізма, рабочыя партыі ўсяго свету, якія змагаюцца за права працоўных, за абарону міру. Перамога Sovецкага Саюза — гэта гарантывя нашага мірнага і творчага жыцця!

Да 9 верасня 1944 года балгарскія жанчыны поплеч з ўсім народам змагаліся за свабоду сваёй родзімы. З іх радоў вышлі такія герайні як Ліліяна Дзімітрава, Іяранка Чанкава і тысячы іншых, якія аддалі жыццё за свабоду свайго народа.

Пасля 9 верасня 1944 года, калі працоўны народ, які змагаўся

супроць фашызма і з дапамогай вялікай Совецкай Арміі разгроміў яго, стварыў сваю народную ўладу, жанчыны Балгарыі ўключыліся ў будаўніцтва эканамічнага, палітычнага і культурнага жыцця краіны. Яны актыўна працуяць у прамысловасці, сельскай гаспадарцы, вучачца, займаюць адміністрацыйныя пасты.

У сваёй работе нашы жанчыны заўсёды выкарыстоўваюць велізарны вопыт совецкіх сябровак. Акруянія цёплымі клопатамі Балгарскай Комуnistычнай партыі і народнай ўлады, растуць новыя жанчыны — перадавыя работніцы, лаурэаты Дзімітраўскай прэміі, Героі Соцыялістычнай Працы.

Шырокія вядомыя сярод нашага рабочага класа лаурэаты Дзімітраўскай прэміі Елена Герасіманава — знатная прадзільшчыца, Гіда Андрэева — ткачыха, Ірына Баянова, Ольга Сімава.

Усёй краіне вядомы Героі Соцыялістычнай Працы Арша Ціхамірава, Бажана Златанава, Тошка Петрова, Ольга Александрава, Атанаска Дзімітрава.

У нас зараз ужо нярэдкі выпадкі, калі жанчына, як Анастасія Влкава, са звычайнай работніцы вырастает да адказнага дзяржаўнага кіраўніка.

Страціўши з малых год бацькоў, якія былі рабочымі, Влкава сама стала работніцай. Працавала прыслугай у багатай сям'і і адначасова вучылася. Больш пяці год правяла

ў турме за свае перадавыя палітычныя погляды і абарону інтэрсаў працоўных. У 1937 годзе, адразу ж пасля выхаду з турмы, пачала настаўніцаць. Праследавалася фашысцкай паліцыяй і пайшла ў партызаны. Пасля 9 верасня 1944 г. адразу актыўна ўключылася ў грамадскае жыццё і зараз з'яўляецца членам презідуума Народнага схода.

З асяроддзя рабочага класа ў нас растуць выдатныя маладыя кадры. На інжынераў вучачца ткачыхі Маруся Тодарава, Олга Найдзенава і многія іншыя.

Наш народны ўрад і партыя прадаставілі жанчынам магчымасць развіваць свае здольнасці.

Калінка Праданава была раней хатній работніцай. Галечка, голад і хваробы былі-б яе спадарожнікамі да самай смерці. Гэтая гордая і здольная дзяўчына адразу ж пасля 9 верасня актыўна ўключылася ў работу на жывёлагадоўчай ферме свайго Працоўнага кааператыўнага земляробчага саюза (ПКЗС). У 1949 г. была накіравана ў школу брыгадзіраў, дзе вучылася выдатна. Зараз партыя і ўрад вылучылі Калінку Праданаву на пост члена Совета па ПКЗС пры Совеце Міністраў.

Асабліва клапоцяцца партыя і ўрад аб умацаванні нашай сельскай гаспадаркі. На кірующую работу ў ПКЗС накіроўваюцца нашы працоўныя сялянкі. Балгарскія сялянкі, пераймаючы вопыт совецкіх калгаснікаў, дасягаюць усё новых

поспехаў у галіне земляробства і жывёлагадоўлі. Штогод расце колькасць жанчын, якія працуе звеннявымі, брыгадзірамі, членамі сельскагаспадарчых советаў, старшынямі ПКЗС, лаурэатаў Дзімітраўскай прэміі.

Вядомы жанчыны — Герайні Соцыялістычнай Працы. Так, напрыклад, Донка Панайотава, якая атрымала рэкордны ўраджай у паліводстве, Здраўка Кавачова, якая сабрала рэкордны ўраджай яблыкаў, Понка Алмаджва, Марыйка Ангелава. Выдатна працуе маладыя трактарысткі і камбайніркі. Яны заслужана носяць ордэны за дасягнутыя поспехі.

Многа жанчын займае адказныя партыйныя і адміністрацыйныя пасты. У нас ёсьць жанчына-міністр, жанчына — намеснік міністра, жанчыны — дырэкторы прамысловых прадпрыемстваў.

У апошнія выбары народных советаў 11 160 жанчын выбраны дэпутатамі, з іх 877 выбраны ў выкананчыя камітэты.

Урачамі, акушоркамі, медыцынскімі сёстрамі працуе тысячы жанчын. Сярод іх ёсьць прафесары і дацэнты. У галіне народнай асветы працуе больш 28 000 жанчын.

Жанчыны смела ўключаюцца ў работу на транспарце. Праўда Іванава — першая жанчына-кантралёр, Недка Крысцева, Гіца Занкава — кіраунікі руху.

Упершыню жанчыны Балгары працуе ў галіне гандлю. 1 300 жанчын з'яўляюцца кіраунікамі магазінаў і кааперацый. Жанчыны — лепшыя гандлёвые работнікі: Цветана Георгіева, Мара Дзікава, Дзімітрына Джамбакава.

Жанчыны праяўляюць актыўнасць на культурным фронце, аб чым сведчаць нашы дасягненні ў галіне тэатральнага, музычнага і балетнага майстэрства, у галіне пазіціў і літаратуры.

За працоўныя поспехі больш 325 000 жанчын узнагароджана ордэнамі і медалямі.

У народнай Балгарыі праяўляюцца велізарныя клопаты аб маці і дзіцяці. Кодэкс аб працы забяспечвае маці матэрыяльную дапамогу. Жанчыны маюць магчымасць бясплатна карыстацца раздзільным домам, дзіцячымі ўстановамі.

У Балгарыі працуе 27 піонерскіх дамоў. Акрамя 2 808 асноўных школ, адкрыта шмат вучылішчаў і тэхнікумаў. Партыя і ўрад клапоцяцца аб арганізаваным летнім адпачынку дзіцяці.

Балгарскія жанчыны памятаюць сваё бязрадаснае жыццё пад уціскам балгарскай буржуазіі і ў часы фашысцкага рабства і таму ўсімі сіламі змагаюцца за захаванне шчаслівага жыцця сваіх дзіцяці.



У балгарскіх вышэйших навучальных установах вучацца студэнты Карэі, Кітая, В'єтнама, Румыніі, Чэхаславакіі і іншых краін.
На здымку: група маладых албанак пасля заняткаў.

Балгарскія жанчыны не хочуць вайны. Яны праводзяць велізарную работу ў камітэтах міру, з чэсцю ўдзельнічаюць у Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыі жанчын і разам з усімі жанчынамі свету змагаюцца за міру.

Свой патрыятызм, сваю доблесць і творчы энтузіазм працоўныя жанчыны Балгарыі, як і ўесь балгарскі народ, прысвячаюць выключна справе міру, эканамічнаму

і культурнаму будаўніцтву сваёй краіны.

У імя нашых дзіцяцей, іх шчаслівай будучыні мы ўзводзім цудоўны будынак соцыялізма.

Праз часопіс «Работніца і сялянка» я пасылаю шчырае прывітанне жанчынам Советскай Беларусі ад жанчын маёй радзімы.

Вера МАСКОВА
сакратар Ембальскага гарадскога камітэта Балгарскай Комуністычнай партыі.



У Мінску пры Беларускім дзяржаўным тэатральным інстытуце адкрыты мастацы факультэт з трывалым спецыяльнасцю: жывапісу, графікі і скульптуры.

Інстытут рыхтуе спецыялістаў з вышэйшай мастацкай адукацыяй.

На здымку: студэнтка I. Саковіч на занятках па жывапісу.

Фото

М. Лазарава.

Государственная
библиотека им. В. И. Ленина
БИБЛИОТЕКА СССР
им. В. И. ЛЕНИНА



Указам Прэзідымуна Вярхоўнага Совета Саюза ССР настаўніца Глыбоцкай сярэдняй школы № 1 (Полацкая вобласць) Вольга Сяргеевна Власава нядайна ўзнагароджана ордэнам Леніна.
На здымку: вучні вітаюць Вольгу Сяргеевну з высокай ура давай узнагародай.

Фото А. Гарэльчыка
(Фотахроніка БелТА).

ВЫСОКАРОДНАЯ ПРАЦА

ДОУГА не гасне вечарамі святло ў доме Мар'і Пруднікавай. Вось і сёня яна схілілася над сшыткамі, акуратна выираўляе іх, піша заўвагі, ставіць ацэнкі.

З радасным хваляваннем выводзіць настаўніца ў сшытку Файні Лушнікавай вялікую пяцёрку. Маладзец Файна, выдатніцай стала. А колькі давялося над ёю папрацаваць! Яна не ўпэўнена была ў сваіх сілах, пры адказах бянтэжылася, змаўкала. Не без гонару цяпер любуецца настаўніца акуратнымі сшыткамі: у яго-ж укладзена і яе скромная праца.

Раптам па твару настаўніцы прабягае лёгкі цень. Толік Ракоўскі практиканне выканаў правільна, але сказіў літары. Відаць, спяшаўся.

«Зрываецца яшчэ хлопчына, але толькі з яго будзе», — думае настаўніца і намячае для Толіка дадатковое заданне па чыстапісанню. Яна ўспамінае, што гаварылі пра Толіка настаўнікі, якія ведалі хлопчыка: «Не, ён непапраўны. У першым класе лішні год прабаўтаўся. Тоє-ж будзе і сёлета».

Але інакш думала Мар'я Маркаўна, калі пачынала работу з другім класам. Яна загадзя наведала маці Толіка (батька загінуў на фронце), дала ёй парады.

Аднак, калі пачаліся заняткі, Толік заяўвіў:

— Не пайду я ў школу...
— Чаму? Хіба цябе ў школе крыўдзяць?
— Не ўмею вучыцца, не перайду ў трэці клас...
— Ты можаш вучыцца і нават на выдатна, — сказала Мар'я Маркаўна. — Ты-ж здольны. Я табе заўсёды дапамагу.
І настаўніца дабілася свайго. Толя прышоў у клас. Ён шумеў, сваволіў на ўроку. Настаўніца не выпускала яго з поля зроку. Задавала яму больш пытанняў, часцей выклікала да дошкі. Спачатку ў хлопчыка справа ішла туга. То чытанне не падрыхтуе, то практиканне абыяк зробіць, то не рашыць задачу. Мар'я Маркаўна часта заставалася пасля заняткаў, каб ён мог разабрацца з задачы, выканаць практиканне. Дапамагала і дома. Хлопчык стаў прыкметна выправліцца. Вось атрымаў чацвёрку па чытанню, вось справіўся з задачай. А нядайна перажыў вялікую радасць: у яго дзённіку з'явілася першая пяцёрка.

...Сорак два гады працуе народная настаўніца Мар'я Маркаўна Пруднікава. Праз яе рукі прайшлі сотні вучняў. Яна выхоўвала ў іх поўнацэнныя якасці сапраўднага чалавека: упартасць у працы, веру ў свае сілы, настойлівасць, любоў да Радзімы, да роднай совецкай улады. І куды-бі заўсімула праца яе выхаванцаў, яны не забываюць сваю першую настаўніцу. Мар'я Маркаўне часта пішуць яе любімымі вучні: Міхаіл Радзько — падшалкоўнік, слухач ваеннай

акадэміі імя Сталіна, інжынеры Даша Ханіна і Пётр Башкін, аграном Ніна Пракаповіч, урач Сара Біргер. А Люся Крычаўца пайшла па слядах Мар'і Маркаўны — яна настаўница.

Радуецца Мар'я Маркаўна поспехамі сваіх выхаванцаў. Для совецкай моладзі шырокі расчынены дзвёры ў навуку. Зусім у іншых умовах прышлося ёй пачынаць працоўнае жыццё. З велізарнымі цяжкасцямі скончыла вышэйшае пачатковое вучылішча, а затым двухгадовыя настаўніцкія курсы.

Пры царскай уладзе хто толькі ні здзекаваўся над народным настаўнікам: і поп, і валасны стараста, і ўраднік. Пазнала гэтую здзекі і Прудніка. Калі яна вышла замуж за настаўніка суседній школы, маладажонам на працягу некалькіх год не дазвалялі жыць разам...

Толькі пасля Гастрыйніцкай рэвалюцыі Мар'я Маркаўна пазнала сапраўданае пачасце жыцця і творчай працы.

Сваёй самаадданай працай тав. Прудніка заваявала заслужаны аўтарытэт сярод педагогічнай грамадскасці і працоўных рэспублікі.

...1936 год. 5 снежня. Гэты дзень назаўсёды застаўся ў памяці Мар'і Маркаўны. Як лепшую дачку, беларускі народ паслаў яе на Надзвычайні VIII з'езд Советаў. Хіба магла яна ў жудасных умовах царызма марыць аб такім пачасці?

У тыя дні Мар'я Маркаўна пісала сваім вучням і таварышам па работе:

«Даклад І. В. Сталіна — гэтае песня перамогшага соцыйлізма, гэты заклік да радаснай творчай працы — на ўсё жыццё застаўся ў маім сэрцы».

Маладая агенчыкі загараюцца ў яе вачах, калі яна ўспамінае пра свой удзел у работе рэдакцыйнай камісіі па выпрацоўцы канчатковага тэксту Канстытуцыі СССР.

На з'ездзе Мар'я Маркаўна сустрэлася і гутарыла з Крупскай. Надежда Канстанцінаўна цікаліася яе жыццём, работай, пытала, што рысуюць вучні, аб чым спявають, у якіх гуртках займаюцца. Нарэшце абняла Мар'ю Маркаўну і пацалавала, сказаўши:

— Дзякую за дзяцей!

Мар'я Маркаўна — сапраўдны майстар работы ў пачатковай школе, дзе закладаюцца асновы ведаў і навыкаў. Яна да дробязі прадумвае кожны ўрок, падбірае дадатковую літаратуру, наглядныя дапаможнікі, піша разгорнуты план. Урокі ў яе заўсёды праходзяць жыва, змястоўна. З кожным годам яна знаходзіць ўсё больш эфектыўныя прыёмы і методы. Чулыя адносіны да дзяцей, высокая патрабавальнасць да сябе, наспынае самаудасканаленне — характэрныя якасці гэтага спрэктывізму педагога, у якога ніколі не бывае другагоднікаў.

На ўроках тав. Пруднікавай праходзяць практику вучні падвучылішча, вучацца педагогічнаму майстэрству настаўнікі суседніх школ. Яна кіруе метадычным аб'яднаннем пры горпредкабінене, піша даклады аб сваёй работе, выступае з лекцыямі перад працоўнымі.

Совецкі ўрад узнагародзіў Мар'ю Маркаўну Пруднікаўу ордэнам Леніна, медалямі. Ёй прысвоена пачеснае званне заслужанай настаўніцы школы БССР.

Усім сваім ідэйна-палітычным ростам, сваёй дзейнасцю, пачасцем свабоднай творчай працы Мар'я Маркаўна абавязана совецкай уладзе, роднай Комуністычнай партыі.

В. ЗОРЫН.

Эдзі АГНЯЦВЕТ

ТВАЯ НАСТАЎНІЦА

(Урывак з новай паэмы для дзяцей «Будзем сябраваць!»)

Яна стаіць перад табой —

Спакойная жанчына,
З ледзь-ледзь прыкметнай сівізной
І строгімі вачыма.

Яна — твой першы капітан.
Напрамак верны маеш —

То Волга-Дон,
то акіян
ты з ёю
адкрываеш.

Яна — твой казачнік, паэт.
І ты, як быццам, першы
Уваходзіш у прасторны свет
Былін,
паэм
і вершаў.

А лічбы пад яе рукой —
Разумныя,

жывыя!

Яны становяцца у строй,
Як сябры баявыя.

Яна спачатку —

з года ў год —
Ідзе з табой, таварыш,
І знае сэнс тваіх турбот,
І чуе, як ты марыш.
І любіш ты,
як ён,
як я,

Жанчыну ў строгімі плаці.

Яна настаўніца твая,
Твая другая маці.

Калі-б у школьнім доме тым
Сабраць яе пітомцаў,—
То месца-б не хапіла ўсім:
Яны-б ішлі бясконца.

Паднёс-бы лепшыя плады
Мічурынец вядомы,
Падаў-бы зодчы малады
Праект жылога дома.

Прынёс-бы зерне аграном
Нябачанай пшаніцы;
Скрыпач сыграў-бы з пачуццём
Мелодыю на скрыпцы.

... А ёсць такія, што прыйсці
Сюды не могуць болей.
Яны аддалі ўсё ў жыцці,
Каб ты

вучыўся ў школе.

* * *

Галіна Паўлаўна да нас
Прыходзіць з прапановай:
— Запісвай слова ў свой запас,
Прыслухайся да слова:

Яно — у шолаху лясным,
Яно — у срэбры хвалі.

То —
спеў калоссяў чутны ў Ім,
То — звон адменнай сталі.

А то — яно грыміць, як гром,
А то — шуміць травою,
То — на сцягу гарыць агнём —
Кіпучае, жывое.
Мой дружка,

станеш багацей
ты з кожным новым словам!
... і вось над сышткамі ніжэй
Схіляюцца галовы.

Галіна Паўлаўна на іх
Усё глядзіць ласкава,
Здаецца, абняла-б усіх:
Віхрастых, кучаравых,
І русых, і чарнявых.
Адным касічкам,

пэўна, бор
Пазычыў медны колер?
З другімі — ільнянчы прастор
Зліваўся ўлетку ў полі.
А вось
Задзірысты віхор —
Сярдзіты, як ніколі.

Галіна Паўлаўна стаіць
І сказ дыктуе новы.
То — сталлю чыстаю звініць,
То сонцам свеціць слова.



Л. Давідэнка ў балеце «Аповесць пра
каханне» В. Залатарова.
Фото І. Салавейчыка.

КАЛЕКТЫУ Беларускага дзяржаўнага ордэна Леніна Вяліката тэатра оперы і балета рыхтуецца адзначыць 20-годзе свайго творчага шляху. Гэтая дата з'явіцца святам для музычнай і тэатральнай трамадскасці рэспублікі. Уесь беларускі народ будзе вітаць свайго юбіляра — Тэатр оперы і балета, які стаў з першых дзён сваёй дзейнасці ачагом музычна-тэатральнага мастацства на Беларусі.

У рэпертуар тэатра трывала ўвайшла руская оперная і балетная класіка (Барадзін, Чайкоўскі, Рымскі-Корсакаў). Калектыв паступова ўключачаў у яго і лепшыя оперы зарубежных кампазітараў (Візэ, Вердзі, Расіні, Пучыні). Пастаўлены таксама творы савецкіх кампазітараў (І. Дзержынскага, Б. Асаф'ева, Р. Гліера). Да ліку творчых дасягненняў тэатра трэба аднесці пастаноўку опер кампазітараў брацкіх славянскіх народаў («Праданая нявеста» Б. Сметаны, «Страшны двор» С. Манюшкі).

Тэатр стварыў беларускія нацыянальныя оперы і балетныя спектаклі: «У пушчах Палесся» А. Багатырова, «Міхась Падгорны» і «Дзяўчына з Палесся» Е. Цікоцкага, «Салавей» Крошинера, «Князь-Возера» і «Аповесць пра каханне» В. Залатарова, «Кастусь Каліноўскі» Д. Лукаса.

У сценах тэатра вырасла група выдатных майстроў вакальнага і харэграфічнага мастацства. Лепшым з іх,

Творчы рост

гордасцю тэатра, з'яўляецца народная артыстка СССР і БССР Ларыса Пампееўна Александроўская. Яна стварыла рад выдатных жаночых партрэтаў-образаў: Яраслаўны ў «Князю Ігару», Аксінні ў «Ціхім Доне», Кармэн у аднайменнай оперы Бізэ, Любашы ў «Царскай нявесце», Марысі ў «Міхасю Падгорным», Алесі ў «Дзяўчыне з Палесся». Уладальница вяліката па дыяпазону і выключна прыгожата па тэмбру голасу, надзеленая выдатным драматычным талентам, Ларыса Пампееўна Александроўская вылучылася ў рад лепшых артыстак Савецката Саюза.

Вядучая месца ў развіцці беларускай харэаграфіі займае народная артыстка БССР Аляксандра Васільеўна Нікалаева. Прайшоўшы з тэатрам 20-гадовы творчы шлях, Аляксандра Васільеўна стварыла нямала яркіх і надоўга запамінаючыхся образаў у балетных спектаклях. Яе Адэта ў «Лебядзіным возеры» падкупляе глыбінёй першага, але моцната пачуцця кахання; Тао-Хоа ў «Чырвоным маکу» — шчырасцю і професіональным майстэрствам. Але асабліва блізка нам Нікалаева ў вобразах, створаных у беларускіх балетах, — Зоські ў «Салаўю» і Надзейкі ў «Князь-Возера».

Народная артыстка БССР Рыта Веніамінаўна Младэк — у Тэатры оперы

і балета з часу яго стварэння. Але яе незвычайна прыгожы і моцны голас гучыць свежа і молада. Стыхія Рыты Веніамінаўны — раскрыццё тлібокіх псіхалагічных перажыванняў тераінъ опер Чайкоўскага: Тацяны ў «Еўгеніі Онегіне», Лізы ў «Шкавай даме», Марыі ў «Мазепе».

Жывуць у памяці яркія образы Батэрфляй у оперы «Чыё-Чыё-Сан», Наталлі ў «Ціхім Доне», Мікаэлы ў «Кармэн», створаныя народнай артысткай БССР Верай Міхайлаўнай Мальковай, цяпер вылучанай мастацкім кіраўніком Беларускай дзяржаўнай эстрады.

Апошнія гады тэатр шырока адчыніў дзвёры маладым таленавітым артыстам. Кіраўніцтва, майстры сцэны і ўесь калектыв тэатра з вялікай увагай збіраюць і беражліва выроўчваюць маладыя сілы. Ім смела даручаюцца адказныя партыі.

Пра таленавітую маладь Беларуската тэатра оперы і балета хочацца сказаць некалькі шырэй. Першы выканаўца партыі Алесі ў оперы Е. Цікоцкага «Дзяўчына з Палесся» — маладая спявачка Раіса Асіпенка. Яна пачала свой шлях з удзелу ў школьнай мастацкай самадзейнасці, затым у чытуначным клубе імя Леніна ў Гомелі. У 1945 г. Раіса Асіпенка з'яўляецца ўдзельніцай рэспубліканскага агляду



Т. Ніжнікава ў ролі Разіны і народны артыст СССР І. Казлоўскі ў ролі Альмавівы ў оперы «Севільскі цырульнік» Расіні.



Народная артистка СССР і БССР Л. Александровская ў ролі Кармэн у аднайменнай оперы Бізэ.

самадзеяці ў г. Мінску. У тым-же годзе яна едзе на ўсесаюны агляд самадзеяці ў Москву. Тут у яе нараджаецца і мацнее думка аб сур'ёзных занятках вакалам. Яна паступае ў Беларускую дзяржаўную кансерваторию. Прыйгожы голас, роўны па гучанню ва ўсіх рэгістрах, уменне свабодна тримацца на сцэне робяць Раю Асіпенка прыкметнай у тэатры. У 1947 годзе ёй даручаецца першая самастойная і адказная работа над партыяй Ольгі ў оперы «Еўгеній Онегін». І вось перад намі паўстает падкупляючы сваёй шчырасцю і непасрэднасцю вобраз гарэзлівай Ольгі. У жніўні 1949 года ў складзе делегацыі совецкай моладзі Р. Асіпенка едзе ў Будапешт на Міжнародны фестываль і там прымае ўдзел у першым канцэрце маладых совецкіх выканаўцаў у оперным тэатры Будапешта.

У 1951 годзе ў г. Архангельску Раіса ўпершыню сяявае партыю Вані ў оперы «Іван Сусанін» Глінкі. Для яе Асіпенка здолела знайсці новыя вакальныя інтанациі, правільную выканануючую манеру, простыя і шчырыя сцэнічныя паводзіны. Яна стварыла вобраз юнага патрыёта, гатовага аддаць жыццё для выратавання зямлі рускай і свайго народа.

У «Дзяўчыне з Палесся» Раіса Асіпенка вырастает ў асноўную герояню оперы — Алесю. Зараз яна працуе над партыяй Улі Громавай у оперы «Маладая твардыя».

У сакавіку 1952 года ў Мінску на аглядзе творчасці моладзі асабліва за-

помніўся мінскаму гледачу вобраз Джыльды з оперы «Рыгалето» ў выкананні Тамары Ніжнікавай.

Выхаванка выдатнага педагога, заслужанага дзеяча мастацтваў РСФСР прафесара М. В. Владзіміравай Тамара Ніжнікава ў першай сваёй вялікай і віртуознай партыі Джыльды парадавала выдатнай вакальнай тэхнікай, музычнасцю, незвычайна мяккага тэмбру голасам.

Шлях Тамары Ніжнікавай на сцену Беларуската опернага тэатра пачаўся са школьнага гуртка мастацкай сама-

дзеянасці ў Куйбышеве. Вясной 1941 года Тамара скончыла Куйбышэўскую музычную сямігодку з пахвальнай граматай. У пачатку Айчынай вайны пры паступленні ў школу эстраднага мастацтва Тамара звярнула на сябе ўвагу народнай артысткі РСФСР М. Максакавай. Даўши некалькі ўроکаў пачынаючай спявачцы, яна напштурхнула Тамару на думку аб сур'ёзных занятках вакалам. У 1943 годзе Ніжнікава едзе ў Москву і паступае ў кансерваторию. З 3-га курса яна ўдастойваецца Сталінскай стыпендыі і з адзнакай заканчвае вучобу.

За трох месяцаў работы ў Беларускім тэатры оперы і балета Тамара здолела наспіхова выступіць у партыі Разіны ў оперы «Севільскі цырульнік». Затым амаль на два гады яна едзе ў Албанскую Народную Рэспубліку.

Летам 1951 года вяртаецца ў Мінск. Работа над вобразам Ганны ў оперы польскага кампозітара С. Манюшкі «Страшны двор» змяняеца новымі партыямі — Джыльды ў «Рыгалето», а затым Лакмэ ў аднайменнай оперы Дэліба.

Тамара Ніжнікава заваявала сімпатыю гледача не толькі ў оперы, але і як канцэртная спявачка.

Для нашага выдатнага часу звычайна біяграфія маладой балерыны Лідзії Ражэнавай. Даўка рабочага слесара, яна пачала танцаваць з таго часу, як памятае сябе. Пачуўшы танцевальную музыку, пачынала фантазіраваць, сама прыдумвала танцы, з якімі выступала на шматлікіх школьніх вечерах.

Вялікай радасцю быў для юнай Ліды яе першыя сур'ёзныя заняткі балетам у Доме мастацтва выхавання дзяцей Кіраўскага раёна Москвы.



Народная артистка БССР А. Нікалаева ў ролі Надзеікі ў балеце «Князь Возера» В. Залатарова.



В. Крыкава ў ролі Зарэмы ў балеце «Бахчысарайскі фантан» Б. Асаф'ева.

У пачатку Айчыннай вайны Ліда ідзе працаваць бракаўшчыцай на адзін з маскоўскіх заводаў. Тут яна выступае на вечарах рабочай мастацкай са-мадзейнасці. Маладую таленавітую вы-кануўцу завод накіроўвае вучыцца ў эксперыментальна-тэатральную студию. У 1944 годзе са студыі Лідзя Ражэнава накіроўваецца ў харэаграфічнае ву-чылішча пры Вялікім тэатры Саюза ССР. У 1947 годзе Ражэнава прыяз-джае ў Мінск. Тут яна стварае рад вобразу ў балетных спектаклях (Надзейкі ў «Князь-Возеры», Марыі ў «Бахчысарайскім фантане», Зоські ў «Салаўю», Адэты ў «Лебядзіным возе-ры», Ластачкі ў «Доктару Айбаліце» і інш.). У балеце Чайкоўскага «Лебядзінае возера» Ражэнава раскрывае душу, унутраны свет дзяўчыны-ле-бедзя, з вобразам якой яна арганічна зжылася. У балеце «Аповесць пра-каханне» кампазітара Залатарова яна з вялікай жыццёвай праўдай стварае кранауочы вобраз простай сялянскай дзяўчыны, вернай свайму каханаму.

«З якім душэўным трэпетам і хва-ляваннем выконвала я ўпершыню пар-ту Марынкі. І з кожным спектаклем гэтае хваляванне не пакідае мяне. Мне вельмі дораг вобраз вернай і кахаючай Марынкі», — гаворыць Лідзя Ражэнава.

У трупу опернага тэатра з кансерва-торскай парты прышла Тамара Шым-

ко. Толькі другі сезон працуе яна на сцэне, а ўжо стварыла запамінальныя вобразы Маргарыты ў «Фаусце», Іяланты ў аднайменнай оперы Чайкоўскага, Марфачкі ў «Дзяўчыне з Палесся», Елены ў «Лакмэ».

Тамара Шымко — таленавітая сня-вачка. Яна не перастае расці. Упарты працуючы над шліфоўкай дэталей, знаходзіць яшчэ больш правільнае ўвасаб-ленне вобраза Маргарыты ў спектак-лях з удзелам народнага артыста СССР Казлоўскага ў ролі Фауста.

Новай вялікай выразнасцю напоўнен вобраз сляпой дзяўчыны Іяланты ў оперы Чайкоўскага. Удумлівая творчая работа над раскрыццём раду вобразаў прынесла Т. Шымко заслужаны поспех.

Можна было-б шмат рассказаць аб

маладой спявачцы Клаўдзіі Кудрашовай, якая стварыла на сцэне тэатра выдат-ныя вобразы Ольгі («Еўгеній Онегін»), Алесі («Дзяўчына з Палесся»). Амнерыс («Аіда»); аб Тамары Пастунінай — выканануцы вядучых партый Віялеты («Травіята»), Антаніды («Іван Суса-нін»); аб тэмпераментнай балерыне Ва-лянціне Крыкавай, аб балерынах Сямі-летнікавай, Сінёвой і іншых таленаві-тых артыстках тэатра.

Совецкі тэатр адкрывае перад імі багацейшыя магчымасці творчага ро-сту, удасканалення мастацкага і пра-фесіональнага майстэрства. І ўсіх іх звязвае тарачае імкненне служыць справе развіцця совецкага мастацтва на карысць сваёй Радзімы і народа.

Н. ТАМАШОВА.



Р. Асіпенка ў ролі Алесі і Т. Шымко ў ролі Марфачкі ў оперы «Дзяўчына з Палесся» Е. Цікоцнага.



Л. Ражэнава ў «Шапеніяне» Шапена.



Перадавыя рабствіцы сумачнага цэха мінскай скургалантарэйнай фабрыкі імя Куйбышэва (злева направа): комсамолкі Антаніна і Валянціна Смірновы і старэйшая работніца фабрыкі Ядзвіга Крашэўская аглядаюць гатовую прадукцыю.

Фото П. Наватарава
(Фотахроніка БелТА).

У ЦЭХУ ЖАНОЧЫХ СУМАК

Глядзішь на стэнд, дзе выстаўлены жаночыя сумкі, і разбягаюцца вочы. Якіх толькі фасоны і колераў тут няма! Вось новыя, толькі што асвоенія спартыўныя сумачкі-чамаданчики. Яны прыгожыя з выгляду, невялікія і ў той-ж час змястоўныя. У такую сумку можна пакласці снеданне, з ёю можна паехаць у недалёкую камандыроўку, яна не замінае, нарэшце, і ў час звычайнай прагулкі. Прыцягвае ўвагу і другі фасон: зграбная, зробленая з адменным мастацкім густам карычневая сумка з прыгожым цінненнем і вузенькай светлай палоскай — нацыянальным беларускім арнаментам.

— Такую сумку можна насіць з любым гарнітурам і ў любую пару года, — задаволена кажа пакупніца, сярэдніх год жанчына. — Вось абрадуецца мая нявестка падарунку! У нас таксама ёсьць прыгожыя сумкі, але такога фасону не стрэнеш...

Выяўляецца, што пакупніца ў Мінску праездам, а сама яна з Кіева.

Прыемна, што нашай беларускай сумкай будуть захапляцца ў суседнія сталіцы!

І пасля гэтага сумка зусім не здаецца дробяззю, сумка — неабходная для кожнай жанчыны рэч.

Гэтую думку, мусіць, падзяляюць і дзве маладыя дзяўчыны-сяброўкі ў адноўкавых блакітных берэтах. Адна з іх злёгку чырванее ад задавальнення і нешта паціху кажа другой. Тая таксама стрымана ўсміхаецца.

— А што-ж ты думала, можна ганарыцца...

Магло здарыцца, што гэтыя дзяўчыны самі працуяць на фабрыцы, дзе была зроблена сумка, якая так спадабалася пакупніцы-украінцы, а можа ім проста

прыемна, як прыемна і мне, за свае мінскія сумкі, за сваю фабрыку.

Гэтыя такі звычайны выпадак у ГУМ'е ўспомніўся мне, калі я прышла на мінскую скургалантарэйную фабрыку імя Куйбышэва.

— Як прыемна пачуць добрае слова пра сваю фабрыку, пра свой калектыв, — сказала старэйшая работніца фабрыкі Ядзвіга Дзянісаўна Крашэўская. Яна сяміразрадніца і выконвае аперацию вывараткі сумкі. У яе руках сумка набывае, так сказаць, свой сапраўдны «твар».

— Мне пяцьдзесят шэсць гадоў. Ужо я пенсіянерка. Дачакалася ўнука. Сын і нявестка не раз кажуць: «Сядзела-б ты, мама, дома, няньчылася-б з Эдзікам, і нам спакайней працавалася-б»... А я і кажу ім: «Я з трыццатага года працую на фабрыцы... У сорак чацвертым, як толькі выгналі фашыстаў, сюды першай прышла. Колькі маладых работніц за гэты час навучыла... І раптам вазьмі ды і кінь усё: фабрыку, калектыв — запішыся ў бабкі»...

Пры апошніх словах вясёлая ўсмешка ўпрыгожвае ясны твар Ядзвігі Дзянісаўны, і яе не па гадах жывыя вочы ўспыхваюць бадзёрым маладым бліскам.

— «Ды гэтак, кажу, я за адзін тыдзень без працы, ды без маіх дзяўчатаў састаруся...» Часам, здаецца, і прыхварнеш, не маладзенькая-ж, а як прыду ў цэх — усю хваробу як рукой зніме... Бывае і наадварот: праскочыць часам брак, ці не дагледзіць якая з маладых нявопытных работніц што-небудзь і на табе — другі гатунак, на табе ўсяму цэху ганьба, не-приемнасць кожнай работніцы. Нашаму цэху ды партфельнаму ў трэцім квартале па загаду міністра

прамысловых тавараў шырокага спажывання СССР прысвоена званне цэхаў выдатнай якасці і фабрычны Переходны чырвоны сцяг наш цэх, сумак, тримае... Вялікі гонар, але і адказнасць вялікая перад спажываннем.

І сапраўды вялікая.

34 фасоны жаночых сумак, скурных і скурзаніцеля, рыхтуюць за дзень дзве змены цэха. Работа на скургалантарэйных фабрыках галоўным чынам ручная. Усе самыя адказныя аперациі тут выконваюць руки. Трэба мець вялікі вопыт і добры густ, каб не пакінуць незадаваным нязграбны рубчик, ці непатрэбную зморшчынку, каб не перадаць фарбы, не сапсаваць колер аддзелкі. Майстар цэха Доўнар Мар'я Феліцыянаўна — выдатны саставіцель фарбаў. Часам яна і лабараторыю «папраўляе» — састаўляе сама больш дасканалы колер. Яна-ж вынайшла і ўцюг для разгладжвання скуры і замяніцеля перад тым, як браць іх у вытворчасць. Гэта значна палепшила якасць прадукцыі.

На фабрыку звычайна прыходзяць людзі без специяльнай падрыхтоўкі. Іх бяруць «на вывучку» старэйшыя вопытныя работніцы. Ім дапамагаюць асвойваць вытворчасць тэхнічна і школа перадавікоў. Дзяўчынкамі-падлеткамі прышлі на фабрыку з дзетдома Смірновы Тоня і Валя. Усё ім тут было незнайма, а праца здалася такой складанай. Думалі, ніколі не навучацца.

— А зараз Тоня і Валя — нашы лепшыя работніцы. І ў мяне яны вучыліся, і майстры груп, Кручкова і Доўнар, дапамагалі нямала. А зараз у Тоні ўжо самы высокі, дзеяты разрад — на індывідуальных сумках яна ў нас стаіць. А Валя сёмы мае — на састаўленні сумак працуе таксама выдатна ведае сваю аперацию і ўжо сама новеньких вучыць. Часам нават замяняе майстра. Абедзве вучачца ў вячэрній школе. А мае вучні Салавей Галіна, Кіргет Лена кепскія хіба работніцы? У Мамедавай Мар'і двое дзяяцей ужо, а яна не адсталала ад дзяўчат ні ў чым. Здольныя мае дзяўчаткі! І наогул у нас на фабрыцы моладзь такая актыўная і хародшая, што здаецца, калі пісаць ужо ў газету ці часопіс, дык трэба пісаць аб усіх.

Ядзвіга Дзянісаўна гаворыць пра сваю здольную фабрычную моладзь з матчыным гонарам. Няцяжка паверыць, што сапраўды тут, на фабрыцы, ідуць ўногу з маладымі таварышкамі, сама яна маладзее і забывае на гады.

У майстра цэха Румянцевай Ніны Фёдаравны — комсамольская група. 110—115 процентаў прадук-

цыі выдатнай якасці штомесяц — іншых паказчыкаў не ведаюць работніцы-комсамолкі. А калі часам здарыцца брак, бракёр Ніна Гурыновіч зараз-жа ставіць аб ім пытанне на груповым комсамольскім сходзе.

Начальнік цэха Клаўдзія Іванаўна Магілеўца відказвае:

— Мы стараемся дапамагаць таму, у каго часам не ладзіцца справа. І гэта лепш, чым усякае спагнанне. У работніц ёсьць стымул да працы, яны ведаюць, што фабрыка дараіць кожным чалавекам.

У мінулым годзе цэх атрымаў заданне даваць павышаныя нормы гатунковасці (замест 81 процента 91,6 першага гатунку) і гэта здалося спачатку страшным для работніц. «Ці здолеем выцягнуць? Не заўсёды-ж сыравіну атрымліваем якасную».

І нічога, справіліся. Зараз цэх сумак дае 96 процентаў першага гатунку.

З'яўленне новага фасона было праблемай для работніц і нярэдка выклікала нездаволенасць: «Зноў трэба асвойваць новыя аперации...»

А зараз новы фасон — радасная падзея ў цэху. Нярэдка здараецца так, што мадэльер прыносіць, на яго думку, дасканалую мадэль. А работніцы калектыву абмяркуюць яе і, глядзіш, знайдуць недахопы, унісцюць свае прапановы. Мадэльер улічыць, і вынік заўсёды жаданы: цэх дае якасную прадукцыю.

Зараз прадукцыя другога гатунку ў цэху сумак — непрыемная падзея. А трэці гатунак — толькі выпадковасць.

Асабліва ўзмацнілася на фабрыцы барацьба за якасць і пашырэнне асартыменту пасля вядомай пастановы партыі і ўрада, у якой гаварылася, што кожнае прадпрыемства Міністэрства прамысловых тавараў шырокага спажывання СССР павінна даць як мага больш рознастайней па асартыменту і лепшай па якасці прадукцыі.

На 77 мільёнаў рублёў павінна даць фабрыка ў 1954 годзе прадукцыі — на 7 мільёнаў рублёў больш, чым прадугледжана пяцігадовым планам.

Асабліва вялікі попыт на жаночыя і мужчынскія пальчаткі розных фасонаў. У наступным годзе фабрыка павялічыць іх выпуск удвая. Больш рознастайнымі будуть фасоны чамаданаў, гаспадарчых сумак, футляраў для акуляраў і расчосак. Фабрыка ўжо асвоіла і хутка прыступіць да серыйнага выпуску балетных каробак — вельмі зручных невялікіх чамаданчыкаў, накшталт спартыўных.

Цэх сумак па рознастайнасці асартыменту — самы адказны на фабрыцы. Ён вызначае яе асноўны профіль.

Е. НАТАЛЫНА

Выстаўка пвороў беларускіх маспакоў

ПА БАГАЦЦЮ тэматыкі і ўзору прафесіянальнага майстэрства выстаўка, прысвечаная 36 гадавіне Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі, намнога пераўзыходзіць усе папярэднія.

Радасна бачыць значныя творы, прысвечаныя гісторыі нашай магутнай Комуністычнай партыі.

Дасягненнем з'яўляецца карціна А. Шыбнёва «Есць такая партыя!». Мастаку асабліва ўдаўся вобраз Ільіча, які кідае палымяныя, знішчальныя слова

ў бок ворагаў рэвалюцыі — меншавікоў.

Запамінаецца карціна С. Лі і В. Цвірко «Пісьмо ад Леніна». Мастакі паказалі Сталіна ў Турханскай ссылцы ў той момант, калі ён атрымаў пісьмо ад свайго настаўніка з далёкай Paclii.

Пачуццем эпохі, настроем супроводу дзён грамадзянскай вайны прасякнута карціна Н. Воранава «Па даручэнню ленінскага ЦК РКП[б]. 1919 год». У вобразе геніяльнага палкаводца Сталіна, якога партыя

паслала на Заходні фронт для ліквідацыі прарыву, мастаку удалось перадаць сабранасць, несакрушальную волю, сувязь з народам.

Прыцягвае ўвагу карціна Е. Зайцева «Да адраджэння», твор старэйшага мастака Беларусі В. Волкава «Мінск. 3 ліпеня 1944 года».

З работ пра герайм і мужніцтва, праяўленыя совецкімі людзьмі ў гады Вялікай Айчынай вайны, трэба адзначыць карціну Ю. Пучынскага «Партызаны ля раненай Рымы Шар-

шнёвай». Поўныя жалю, яны стаяць ля пасцелі паміраючай герайні. Але на тварах іх мужніцтва і супровасць, у постаці адчуваеца багатырская сіла. Верыш, што яны гатовы на подзвіг у любы момант. У гэтым галоўная вартасць карціны.

З любою паказаны гераймі будні совецкага народа, яго стваральная праца.

Пераканаўча карціна Кліёнскага «Ля калгаснай національнай газеты». Жывая натуральная кампазіцыя, назіральнасць,

уменне падабраць тыпаж адметны для маладога мастака.

Хочацца адзінчыць работу Г. Бржэзоўскага «На родных палах», жанравыя карціны А. Гугеля «Шахматысты» і «Прыяцелі».

Маладая мастачка Р. Кудрэвіч з захапленнем стварае вобразы моладзі калгаснага сяла. У яе карціне «Ля плятня» паказана сялянская дзяўчына, якая, паставіўшы на зямлю вёдры з вадой, спынілася адпачыць. Ад усёй яе фігуры вее здароўем і бадзёрасцю.

Беларускія мастакі імкнуцца раскрыць высокія душэўныя якасці совецкага чалавека, яго зневінне і ўнутранае хараштво.

Дасягненнем з'яўляецца работа А. Шэўчэнкі «Партрэт заслужанага дзеяча мастацтваў БССР Лапацінай», В. Сухаверхава «Партрэт стаханаўкі Курчыцкай», А. Заборава «Партрэт заслужанай артысткі БССР Ждановіч», З. Паўлоўскага «Партрэт народнага паэта БССР Я. Коласа», Г. Ізегінай «Піонерважаката».

З'явіліся, нарэшце, пейзажы, у якіх адчуваеш сапраўднае дыханне прыроды, веліч Радзімы, яе неабсяжныя прасторы, багацці.

Цудоўны два вячэрнія пейзажы мастачкі Г. Азгур. У іх пранікнёна перадана ўрачыстая цішыня пры заходзе сонца.

Рысы эпічнай велічы ёсьць у пейзажы В. Кудрэвіча «Лесасплаў на возеры Палек». Ад-

ным з лепшых на выстаўцы з'яўляецца пейзаж «Верасень» Н. Воранава.

На выстаўцы мала скульптурных і графічных работ.

Скульптар А. Бембель паказаў В. I. Леніна, які выступае з промовай. З. Азгур прадстаўлены бюстамі Г. М. Маленкова і К. Е. Варашылава.

Выдзяляецца кампазіцыя А. Глебава «Новыя гарызонты», работа В. Козак «Мір», «Партрэт Шырмы» Робермана.

Глыбока змястоўны вобраз Салтыкова-Шчедрына стварыў у сваёй скульптуры Селіханau.

Натхнёны вобраз чалавека жалезнай волі, рыцара рэвалюцыі адлюстраваны ў скульптуры Ф. Э. Дзэржынскага работы Заспіцкага і Палейчука.

У графічным раздзеле адметны глыбіней зместу серыя С. Раманава, прысвечаная партызанам Беларусі, ілюстрацыі Ткачовых да паэм С. Шчыпачова «Паўлік Марозаў». Выразны акварэльныя работы Н. Галоўчанкі.

Вывучаючы жыццё, дапытліва ўгляджаючыся ва ўсё новае, перадавое, павышаючы ўзровень свайго прафесіянальнага майстэрства, беларускія мастакі прыдуць да яшчэ большых дасягненняў, бо іх задача — «паказаць наш народ не толькі ў яго сённеншні дзень, але і зазірнуць у яго заўтрашні дзень, дапамагчы асвятляць пражектарам шлях уперад» [А. Жданаў].

В. ЛЕЙТМАН.



Партрэт дзяўчыны.

Карціна П. Явіча.

Ля калгаснай настенай газеты. Карціна М. Кліёнскага.



Дзедкачкі дзе́да ма́роза

Allegro ma non troppo con grazia

Дзед ма-ро-з нам пры-вёз па-да-рун-каў го-ры.
Пра-ма зле-су поў-ны воз чыс-тых, яс-ных зо-рак.
Га-раць пад но-вы год зор-кі над кра-и-най,
Свя-ля-юць ка-ра-год, пром-нем яр-кім, дзіў-ным.
Баць-кі мы бы-ли ба-да-го-ду ра-ды, бо з Ма-сквы, з Крэм-
ля пришлі зор-кі нам на свя-та. Га-раць пад но-вы год зор-кі над кра-
и-най, а-свя-ля-юць ка-ра-год пром-нем яр-кім, дзіў-ным.

Для маленьких да новагодняй ёлкі

Слова А. Астапенкі

Дзед Мароз нам прывёз
Падарункаў горы.
Прама з лесу поўны воз
Чистых, ясных зорак.
Гараць пад Новы год
Зоркі над краінай,
Асвятляюць карагод
Промнем яркім, дзіўным.

Музыка Д. Лукаса

І бацькі і мы былі
Карагоду рады,
Бо з Ма-сквы, з Крэмля прышлі
Зоркі к нам на свята.
Гараць пад Новы год
Зоркі над краінай,
Асвятляюць карагод,
Промнем яркім, дзіўным.

АБ КАНФЛІКТАХ З ДЗЕЦЬМИ

С. Ф. АЛІМАВА.

ЧАСТА можна чуць скаргі маці на дзіцячыя капрызы, на тое, што дзеци не слухаюцца, што даводзіца злавацца на іх, сварыцца з імі і іншы раз караць іх.

Каб прымусіць дзяцей слухацца, паважаць старэйшых, бацькі прыбягаюць да рознастайных пакаранняў, часам нават да пабояў. Гэта значыць, што няправільнае выхаванне выклікала ў нейкай ступені непавагу да бацькоў і нежаданне лічыцца з іх патрабаваннямі. Бацькі прабуюць выпраўляць свае памылкі, бяруцца за перавыхаванне дзяцей шляхам пакаранняў.

Цяжкі і непрыемны працэс перавыхавання. Куды лягчэй не перавыхоўваць, а выхоўваць адразу. Тады не трэба будзе прыдумваць, як і чым пакараць дзіця, будуць зусім лішнія крыкі, пагрозы, пабоі. У сям'і ад дзяцей будзе толькі радасць.

Я—адна з многіх шчаслівых маці: выхавала двух дочак і двух сыноў, не прымяняючи ні крыку, ні пагроз, ні пабояў. Дзеци заўсёды з павагай адносіліся да мяне, я здолела выхаваць у іх непахісную ўпэўненасць у справядлівасці ўсіх маіх патрабаванняў. Дзеци выраслі, сталі поўнацэннымі совецкімі людзьмі. Двоє з іх з чэсцю нясуць званне членаў Комуністычнай партыі. І мне здаецца нялішнім падзяліцца з маладымі маці сваім вопытам.

Адзін з «сакрэтаў поспеху» выхавання заключаецца ў tym, што трэба абвязкова разумець дзяцей, паспраўднаму паважаць іх, лічыцца з іх маленькімі інтэрэсамі, быць з імі справядлівымі,—тады лёгка і радасна выхоўваць.

Пакаранні, пагрозы могуць прывучыць баязлівае дзіця толькі да крывадушнасці, да хітрыкаў, а простае і смелае дзіця падобныя меры толькі раззлююць. Ні ў якога дзіцяці не выхаваць павагі да старэйшых пакараннямі і пагрозамі. Пры ацэнцы ўчынкаў дзіцяці трэба цвёрда памятаць, што дзеци вельмі рэдка робяць што-небудзь дрэннае на зло, а калі і робяць, то толькі ў адносінах да таго, хто страдае ў нейкай меры іх павагу. Захаваць павагу дзяцей—значыць мець найлепшую магчымасць правільнага ўздзейння на іх.

Хочацца прывесці некалькі выпадкаў, якія паказываюць, чаму часам у сям'і адбываюцца канфлікты паміж дзецьмі і бацькамі.

Мая ўнучка Ірачка (паўтара год) сядзіць у час абеду ў мамы на руках. Перад ёй у талерачы суп. Каб падсунуць яго бліжэй да сябе, яна не просіць маму, а нялоўкім рыўком штурхает талерку і ablівае супам і спадніцу мамы і штаны таты, які сядзіць побач. Бацькі абураны. Ірачку маці скідае з каленяў, шлëпае, дзяўчынка, вядома, плача, а раззлаваныя бацькі яшчэ доўга не могуць супакоіцца. Слоў няма, крыйдна, што касцюмы сапсанаваны, але хто-ж вінаваты? Ірачка не вінавата: у яе законнае імкненне здавага дзіцяці да самастойных рухаў, але яна яшчэ не навучылася суразмяраць іх. Не вінавата яна і ў tym, што маці замест таго, каб пасадзіць дзіця на крэсла і даць магчымасць самастойна есці, пасадзіла яе ў нязручнай позе да сябе на калені. Тым часам лёгка было ўнікнуць непрыемнасцей і ўжо ў конным разе не трэба было шлëпаць дзіця,—гэта-ж неразумна, несправядліва.

... Мама адзела новы касцюмчык чатырохгадовому Боры, і ён пайшоў на вуліцу гуляць са сваімі сябрамі. А на вуліцы пасля дажджу—лужы, і сябры, задраўшы штонікі і распрануўшыся, пускаюць ло-


дачки. Бора забыў пра наказ мамы не пэцкацца, набраў па прыкладу сяброў цэлую ахапку мокрых шчэпак і адкрыў «навігацию». Шчэпкі імкліва плывуць, але часам натыкаюцца на мелі. Бора бясстрашна крочыць у лужу, накіроўвае паходзікі, пускае новыя. Усім радасна, усе захоплены вясёлым цікавым заняткам. Але вось выходзіць мама Боры. Убачыўшы тое, што адбываецца, яна падбягае да сына і б'е яго за запэцканы касцюмчык.

Бора пабіты, пакараны дадаткова сядзеннем дома без права выходзіць сёння на вуліцу. А за што? Хлопчыку ясна толькі тое, што мама нічога не разумее ў гульнях. А мама бачыць толькі запэцканы касцюмчык, не бачыць радасці дзіцячай творчасці ў гульнях.

... Вечар, дзецим час спаць, а ў іх на дварэ ў разгары работа: з вялікай кучы пяску будуецца цэлы горад з паркамі, мастамі, чыгункамі. Дзеци спяшаюцца, ажыўлена мітусяцца каля свайго будаўніцтва. Але вось паяўляецца мама Юры, яна строга прытрымліваецца правіла ўкладваць сына спаць а 9 гадзіне, і таму патрабуе зараз-жа кінуць «пэцканіну». Юра просіць:

— Ну, мамачка, дазволь мне вось толькі дабудаўца мост.

Мама няўмольна. Яна хапае Юру за руку і цягніе яго, прычым незнарок наступае нагой на дзіцячу пабудову і разбурае яе. Юра плача, дзеци абураюцца



на несвядомую маму. А ў выніку канфлікт: затоеная крыйда хлопчыка і нездаволенасць празмерна пунктуальнай мамы непаслухміным Юрам. Творчага гарэння сына яна не заўважыла і не ўлічыла, наколькі важна ўсякую справу даводзіць да канца, а дзеля гэтага можна было крыйду перанесці і час сну. Калі-б мама жывей зацікаўлася гэтай гульней, то не толькі не было-б непрыемнасці і ўзаемнай крыйды, а, наадварот, вырасла-б павага хлопчыка да мамы і паслухмінасць пры бліжэйшым-же выпадку.

... Школьник Вася з групай таварышоў сабраўся ў няялікі паход на лыжах. Мама не пярэчыла. Усё прыгатавана, таварышы чакаюць. Але нечакана вясінай маме захацелася, каб да яе прышла пагутарыць вечарком яе сяброўка. Вася павінен аднесці запрашальную запіску. Вася разумее, што даручэнне ня важнае, не тэрміновае, запіску можа аднесці брат, аднак мама настойвае, не лічачыся з інтерэсамі хлопчыка, а кіруючыся тупой упартасцю:

— Раз я сказала — ідзі!

Вася, сцяўшы сэрца, падначальваецца, але вясёлы настрой яго знік, у паход ён адпраўляецца са спазненнем і пакрыўдзіны. Зусім зразумела, што наступнай раніцай у яго з-за якога-небудзь глупства ўзнікае з маці спрэчка: так сказваецца затоеная крыва да хлопчыка.

... Відз запісаўся ў гурток авіямадэлістаў. Работа захапіла. Задумаў ён з сябрам Сашам зрабіць самастойна мадэль. Прынеслі дамоў бамбукавыя рэйкі, паперу, клей. Работа закіпела. Нікога ў пакоі, акрамя дзяцей, няма. Ніхто не перашкаджае. Спачатку, прыбраўшы палавікі, сябры прыладзілі ў куточку пакоя. Потым справа разгарнулася, месца спатрэблілася больш. Разлажыліся яны і на абедзенным стале і на камодзе, дзе ў мамы расстаўлены розныя бездзялушки, ссунулі іх у бок і закрылі сурветкай.

Усё ішло як нельга лепш да прыходу мамы. Убачыўши непарарадак, асабліва на камодзе, маці абурылася і патрабавала зараз-жа прыбраць «усё гэта бязладзе». Дзеци ўсё прыбрали, работа іх засталася не закончанай, але засталася і горыч на маму, якая, беранів ліва ахоўваючы бездзялушки, так бесцымонна, груба разбурае каштоўныя зацеі сына.

... Раскажу і аб адным больш глыбокім канфлікце.

Пятнаццацігадовы хлопчык з забяспечанай сям'і (бацька і маці выкладчыкі з вышэйшай адукцыяй). Выкарыстаўшы тое, што маці пакінула на стале ключы, адчыніў буфет, з'еў мёд, прызначаны для лекавых мэт, буфет замкнуў, а ключ выкінуў. Калі ўсё гэта выявілася, хлопчык доўга хлусіў, але ўрэшце прызнаўся. Што-ж штурхнула хлопчыка на цэлы рад амаральных учынкаў? Аказваецца: уся сістэма выхавання, пачынаючы з того, што ад дзяцей у сям'і нешта замыкаецца, ключы хаваюцца, дзецим не давяраюць, іх не паважаюць. Вось сапраўды, што пасееш, тое і пажнеш.

Калі няма ў сям'і ўзаемнага давер'я і павагі, калі не выхоўваецца ў дзяцей пачуцце чалавечай годнасці, — немінучы сур'ённыя канфлікты.

У маёй сям'і, як і ва ўсіх сем'ях, здараліся, вядома, розныя падзеі: прыходзілася мець справу і з сапсованымі касцюмчыкамі, і з пакінутымі на плоце шматкамі штаноў, з нежаданнем укладвачца спаць роўна а 9 гадзіне, з непарарадкам у кватэры ад гульняў дзяцей і з неабходнасцю выконваць мае даручэнні ў школу планам дзяцей. Усё гэта здаралася, але канфлікты былі вельмі рэдкія.

Пачну з касцюмаў. Калі паназіраць за гульнямі дзяцей, то адразу зразумееш, што іх гульні — гэта работа, якая, калі выконваецца з аганьком, патрабуе, не шкадуючы сябе, лезці і ў лужы, і на парканы, і ў ямы. Вось чаму гульні дзяцей я ніколі не ставіла ў залежнасць ад касцюмаў: апранала дзяцей проста, скромна, так, каб яны маглі свабодна гуляць і каб мне няцяжка было пачысціць або перамыць іх незамыславатыя касцюмы. Павінна заўважыць, што дзеци вельмі рана началі разумець і цаніць маю працу і самі імкнуліся дапамагаць мне ў ліквідацыі некаторых адмоўных вынікаў гульні.

Аб непарарадку ў кватэры ў сувязі з работамі дзяцей магу сказаць, што мае дзеци не адчуваці ўціску дарожак, бездзялушак, сурветак, хоць сама я рукадзельніца і люблю прыгожыя сурветкі на сталах і канапах. Калі дзеци занятыя якой-небудзь работай, якая патрабуе шмат месца, яны ведаюць, што могуць на час прыбраць тое, што ім перашкаджае. Напрыклад, з'явіла-

ся ў іх жаданне зрабіць сабе лыжи. Кватэрка ў нас у той час была маленькая, цвёрдай упэўненасці, што яны асіляць гэтую справу, у мяне не было, бо старэйшы меў усяго 10 год, але я з задавальненнем падтрымала гэтае пачынанне, прыбрала ўсё, што ім перашкаджала, сама дапамагла, чым магла, і — лыжи зроблены! Радасць у нашай сям'і была вялікая: і таму, што збылася мара дзяцей мець лыжи, і ад усведамлення, што зрабілі самі. А тое, што кватэра часова была ператворана ў майстэрню, ужо не так сцясніла нас.

Прыходзілася і май дзецям выконваць даручэнні, якія ішлі ўразрэз з іх планамі, парушалі іх заняткі. У такіх выпадках я не патрабавала безаговорачнага выканання, а старалася аргументаваць неадкладнасць даручэння, і дзеци ахвотна ішлі мне на сустрач. Я старалася пазбягаць усякай дапамогі мне, якая аказвалася «сцяўшы сэрца», але прымала з пачуццем удзячнасці ўсё, што было выканана з гатоўнасцю.

У маіх сыноў былі выпадкі спрэчак з-за таго, што павінен схадзіць за вадой, вынесці смецце, прынесці дровы. Як толькі я заўважала падобныя спрэчкі, жаданне перакласці з сябе работу на плечы другога, я абодвум забараняла выконваць яе, а рабіла сама. прычым рабіла, мабілізууючы ўесь свой спакой, без дакораў, але і не скрываючы пакрыўджанаці тым, што не хочуць дапамагчы мне і сварацца паміж сабою. Гэта і было для дзяцей самым вялікім пакараннем.

Я імкнулася выхаваць у дзецих пачуцце радасці ад дзейных клопатаў аб блізкіх, аб сябрах. Бачылі яны, што сама я вельмі мала думала аб сабе, аб сваім адпачынку, і ў іх выпрацоўваліся і рана пачалі прайўляцца дзелавыя клопаты аба мне, аб іншых членах сям'і, аб таварышах.

Не баялася я і адмяніць якое-небудзь сваё патрабаванне, калі пры абмеркаванні з дзецьмі мы ўсе разам прыходзілі да вываду, што можна зрабіць інакш, чым я думала. Прывяду адзін прыклад. Сабраліся сины на рыбалку з начоўкай, а ў гэты час нам прывезлі дровы, якія трэба было напілаваць і прыбраць. Як быць? І на рыбалку ім вельмі хочацца і дровы прыбраць трэба. Мы абмяркоўваем становішча і прыходзім да вываду, што на рыбалку яны пойдуць, а вярнуўшыся, прыбяруць дровы — нічога не здарыцца, калі яны суткі паляжаць у непарарадку. І вышла добра. Сины, хоць і правялі бяссонную ноч, усё-ж, вярнуўшыся з рыбнай лоўлі, разам з сваімі сябрамі весела ўзяліся за работу і хутка справіліся з ёю. Прыемна і радасна ад гэтай работы было і мне, і май дзецям, і іх сябрам.

У нашай сям'і нічога ад дзяцей не замыкалася, у іх не было ніякай неабходнасці і не ўзнікала нават думкі браць што-небудзь употай. Дзеци ведалі, што ўсё, што ёсць у нас, — гэта для ўсіх нас. Не было ў нас строгасцей і правіл пытаць дазволу на кожную дробязь. Захацелася каму-небудзь, напрыклад, з'есці цукерку або пячэнне, — ён мог узяць, не пытаючы асобнага дазволу. Гэтым дзеци не злоўжывалі, таму што рана прызычайліся думачы аб іншых. Часцей у нас назіраліся адваротныя з'явы. Цукеркі ляжалі падоўгу — кожны пакідаў іх іншым. Калі былі прадукты асобага прызначэння, скажам, мёд для лячэння, цукеркі і пячэнне для гасцей або для пасылкі бабуні, то аб гэтым дзеци ведалі і ніколі не чапалі іх.

Я ўпэўнена, што ў любой сям'і зусім магчыма ўнікнуць канфліктаў з дзецьмі, калі старацца ў кожным паасобным выпадку зразумець дзіця і разумна давяраць яго свядомасці, яго добрым пачуццям, яго здольнасцям і сілам. Без такога разумення, без давер'я і без павагі да дзяцей нямыслімы бацькоўскі аўтарытэт, нямысліма даверлівасць, шчырасць, чуласць ва ўзаемадносінах паміж бацькамі і дзецьмі.

(«Сем'я и школа»)


Старонка гумару

ПОШТА



ПІСЬМО АД УНУКА


— Што новенькага піша ўнук?
— Піша, што больш пісаць не будзе.
— Бачыш ты! Гонару набраўся ў горадзе!
— Не, розуму! Сюды, да нас едзе! — механікам МТС будзе.



КУРЫ НЕ ВІНАВАТЫЯ

Певень. І як табе не сорамна, цыбатая, — за цэлы год 10 яек знесла?

Курыца. Хіба-ж я вінавата, што бухгалтарскі ўлік выедзенага яйка не варты.



ГНІЛЫ ПРЫНЦЫП

Бульба [яблыку]. Мы тут гніём, прападаем, а гэтая «фрукты» за наш кошт раскашуюць.



Мал. В. Ціхановіча.

Т. НОВІКАВА.

АЎДОЦІНА ПОЛЕ

АПАВЯДАННЕ

У ПАЧАТКУ мая мінулага года мне давялося пабываць у «Светлым шляху», адным з перадавых калгасаў вобласці. Пасля чарговага аўезду палёў мы са старшынёй арцелі вярталіся ў сяло.

Дзень, які хіліўся к вечару, быў цудоўны — ціхі, цёплы. У полі было людна: ішла веснавая падкормка азімай пшаніцы. Нядайна вышаўшая з-пад снегу зеляніна, моцная, кусцістая, рассцілалася смарагдавым морам, якое скрывалася за далалягядам (калгас засяваў пшаніцай каля двух тысяч гектараў). Злева, з-за па-веснавому празрыстай лясной паласы, чуўся мерны гуд трактароў: там заканчвалася сяўба ранніх яравых.

Калгаснікі працавалі весела, спорна. Вагоны з угнаеннем прышлі толькі напярэдадні, позна вечарам, але брыгады ўначы вывезлі са станцыі ўсё да пылінкі і сёння досвіткам вышлі ў поле, ашчаджаючы веснавую вільгаць глебы.

— На Аўдоціным полі скончылі, песні співаюць, — прыслухаўшыся, заўважыў старшыня.

— Чаму ў вас ўсе палі пад нумарамі, а гэта — Аўдоціна? — спытала я старшыню.

Андрэй Сямёновіч, цёмнавокі, крыху суровага выгляду мужчына сярэдніх год, адказаў не адразу. Зірнуўшы на мене, ён нечакана мякка, задушэўна ўсміхнуўся:

— Як вам сказаць... Уласна, гэта цэляя гісторыя, звязаная з гісторыяй нашага калгаса... Не адразу, як гаворыцца, Москва будавалася. Усякае было... Так і ў нас.

Я папрасіла Андрэя Сямёновіча расказаць гэтую гісторыю.

Ён памаўчаў, нібы ў роздуме. І раптам рашука прамовіў:

— Ну, добра. Слухайце.

Было гэта год дваццаць назад, — пачаў Андрэй Сямёновіч. — Вясна ў той год, як вось і сёлета, выдалася надзвіва ранняя і дружная. Зямля падсыхала хутка. Другой паловай красавіка «жывавыя сохі» выехалі ў поле. Не адстаў і я, тады восемнаццацігадовы брыгадзір маладога нашага калгаса.

Авёс мы пасяялі, як кажуць, «у грязь». Але заставаўся яшчэ клін у некалькі гектараў. Яго мы ўзаралі з восені, засяяць павінны былі аўсом-жа, але асаблівым, чыстагатунковым. Насенне абяцалі даць у раёне.

Хлапец я быў гаспадарны, мне давяралі. Той вясною ўступіў я ў комсамол, пакуль першы і адзіны з усёй вёскі. Ячэйка была пры сельсовеце. Бегаў я туды на сходы, за пяць вёрст, нібы на вялікае свята. Слухаў усё прагна, кніжкі чытаў запоем.

Дваццаць другога красавіка прыехаў я ў раён атрымаць па нараду насенне. Калі я пагрузіў ўжо мяшкі на падводы, паклікаў мяне загадчык зямельнага аддзела. Ён ведаў мяне, не раз адзначаў за стараннасць.

— Захаркін! — гаворыць. — Глеба ў цябе гатова? Расправавана добра?

— Лепш нельга! — адказваю.

— Тады грузі яшчэ вось гэтыя пяць мяшкоў. Пшаніца тут. Яравая. Але з умовай — пасяяць неадкладна!

Пшаніца? Гэта была навіна. Яе зроду тут не сеялі.

— Толькі глядзі... — папярэдзіў загадчык. — Атрымалі мы пшаніцы ўсяго дваццаць мяшкоў. Для доследу. Учора тром калгасам адпусцілі. І вам вось вырашылі даць. І засячы на носе: каб быў ураджай! Не сахой зямлю калупаеце, інвентар вам далі першакласны. А як даглядаць — агранома прышлем, раскажа. І вось яшчэ... Вясна, паводле ўсіх даных, будзе сухая. Кожны дзень дарагі. Сей заўтра-ж!

— Чаму-ж не пасяяць! — кажу.

Калі коні ўжо заварочвалі за вароты склада, ён крыкнуў мене ўслед неяк асабліва:

— Запомні, Андруш, гэты дзень. На возе ў цябе не пшаніца, а ваша будучыня!..

З тым я і выехаў на бальшак... На душы ў мене было незвычайна. Усю дарогу я співаў песні. І марыў... Аб чым? Аб будучыні, якую, як сказаў мне загадчык, я вёз на сваёй

падводзе. Мроіліся мне то пшанічныя палі без канца і краю, то нейкія нябачаныя машины.

Вясёлы ўвайшоў я ў праўленне калгаса і ўрачыста высыпаў перад намеснікам старшыні Гнядзёнкіным вынятую з мяшка жменьку пшаніцы. Старшыня, комуніст, паехаў па справах у вобласць.

— Прымай, — кажу, — насенне, Ціхон Іванавіч! Пшанічкай абзаводзімся. Пяць мяшкоў раён даў.

Гнядзёнкін, заняты нейкай паперкай, абыякава зірнуў на жоўтыя налітыя зерні і вяла сказаў:

— Рабіць ім там няма чаго... Не родзіць яна ў нас, пшаніца...

— Спачатку трэба пасеяць, а там паглядзім, родзіць ці не родзіць! — задзёрыста пярэчыў я. — Заўтра досвіткам у поле, Ціхон Іванавіч.

Гнядзёнкін ляніва пазяхнуў:

— Заўтра? Ты, даражэнкі, хіба ачумеў?

— А што? — не зразумеў я.

— Як што? Ягор заўтра. Свята.

Я збянтэжыўся:

— Які Ягор? Якое свята?

— Конскае, — прашыпеў з кутка загадчык гаспадаркі прозвішчам Шыла. — Хіба ў цябе памяць заела?

— Ну, добра, конскае, — прабаваў я пажартаваць, — а пры чым-жа тут мы, людзі?

— Пры тым. Коням заўтра працаваць не выпадае. Пайдзі лепш дапамажы ў свіран мяхі знасіць, няма часу мне. — Палічышы размову закончанай, Шыла, бразгаючы ключамі пакрочыў з праўлення.

Я зразумеў, што ні Гнядзёнкін, ні загадчык гаспадаркі не жартавалі. І праста ўзмаліўся:

— Як-же быць, Ціхон Іванавіч?

Той толькі паціснуў плячыма:

— Справа, даражэнкі, вядомая. Не пойдзе народ заўтра працаваць. За вялікі грэх лічыцца. З раніцы абедня. К абеду госці з Клімава наедуць. А паслязаўтра нашы ў Клімава рушаць: там таксама Ягор якраз прастольны. Тут такая, даражэнкі, карусель пойдзе!.. Дні трох з рахунку скідай.

Заікаючыся ад хвалявання, я прабаваў растлумачыць Гнядзёнкіну значэнне пасеву пшаніцы так, як гаварылі мне ў раёне, талкаваў пра давер'е, якое аказана нашаму калгасу. Але Гнядзёнкін толькі разводзіў рукамі.

— Ды сяўба-ж, сяўба зрываетца, Ціхон Іванавіч! Трэба пагаварыць з народам, растлумачыць! — гарачыўся я.

— Пагавары! — безнадзейна ўздыхнуў Гнядзёнкін. — Толькі хіба, даражэнкі, наш народ размоваю проймеш? Не выйдуць заўтра. Спакон веку так...

Я глядзеў на чырвоны, апухлы твар Гнядзёнкіна і па бегаючых, заплыўшых вачах яго бачыў, што той сам з нецярплювасцю чакае заўтрашнія гулянкі, што размову ён вёў так сабе, для прыстойнасці. Убачыўши, што нічога тут не дабіцца, я моўкі вышаў, зусім разгублены.

Я ўсё-ж паспрабаваў угаварыць брыгаду. Але ў першых жа хатах натыкнуўся на адкрыты адпор. Усюды ішла мітусня. Маладухі, падаткнуўши падолы, скрэблі падлогу. Гаспадыні, уздыхаючы, выграбалі са скрыняў рэшткі муکі: Ягор гэты — свята галоднае: запасы прыходзяць к канцу.

У цёмных сенцах адной хаты хтосьці асцярожна крануў мяне за рукаво, і нечый голас паспешна зашаптаў:

— Не хадзі, Андрэй. Ты па хатах, а Шыла наперад цябе ўсіх абегаў. Ен-жа царкоўны стараста. Мы з Паранькай хацецімы было выйсці — дык прыстрашыў, што старая віламі з поля згоняць...

Я пазнаў Ксюшу, дзяяўчыну з маёй брыгады.

— Ксюша! — кажу. — А ты з Паранькай пайшла-б?

— Баймся, — прашаптала Ксюша і пабегла.

Мне нічога не заставалася рабіць, як вярнуцца дамоў. У хаце было прыбрана. Маці завіхалася ля печы, грымела вілкамі, дастаючы вячэрку.

Я любіў святы. Але сёня выгляд вымытай падлогі і шытых ручнікоў, развешаных у пярэднім куце, выклікаў у мяне раптам нянавісць. Як быў, не распранаючыся, лёг я на лаву, уніз. Усё ва мне так і кіпела ад крыўды і бездапаможнасці.

— Вячэрца будзеш? — спытала маці.

— Не, — адказаў я.

Напэўна, было штосьці ў маім голасе такое, што маці, зірнуўши на мяне, падышла, прысела побач і ціха спытала:

— А можа бяды якая стрэслася?

Не было маёй маці ў той час і сарака, але на выгляд ёй можна было даць многа больш. Забіла яе гора. Неяк у адналецце стрэсліся дзве бяды: вясною ў лесе, на панская вырубцы, задушыла дрэвам бацьку майго, а летній гарачай парою згарэла хата, а ў ёй — замкнутыя дзве сястрычкі.

блізняткі па пятаму году. Вязала маці тады на панском полі панскае жыта (я, грудны, з ёю быў) і прыбегла з народам, калі ўжо адны вугальчики засталіся. Казалі: ноччу дасталі маці з пяньковай пятлі, адлілі вадою... З того часу жыла, як паняволі. Да калгаса, аднак, аднеслася ўхальна і працавала добра, але амаль ні ва што не ўмешвалася.

Вырасла, выхавалася яна ў старых звычаях, строга іх трymалася і мяне выхавала ў суровасці. Ласкай не балавала. Але дарэмна ні ў чым не няволіла: «Табе, — скажа, — жыць, а мой век пражыты». Не пратэставала яна і супроць майго ўступлення ў комсамол.

І вось, калі падышла яна да мяне, паклада руку на плячу, я разам абмяк, як, бывала, у маленстве: ведаў цану скупой яе ласкі. Падняўши з лавы, я расказаў маці ўсё, што здарылася. Чамусьці здалося, што яна паспачувае. Але маці паківала галавой:

— Не справу зацеяў... супроць старых ісці.

Я так і загарэўся:

— Ды гэта-ж пшаніца, матуля!.. Праз ўсё жыццё тут аржаны хлеб, пшанічнага і не бачылі. А тут справа такая...

І выкладаў ёй усе свае мары. І пра пшанічныя палі, і пра машины, і пра жыццё, якое і апісаць немагчыма і якое, на мой цвёрды погляд, залежала зараз ад таго, пасеем мы своечасова пшаніцу ці спознімся.

— Сама ведаеш, — горача гаварыў я, — дзень страцім — год страцім. Заўтра не пасеем — за два — тры дні колькі вільгаці з зямлі знікне, ну як асаромімся з пшаніцай? А я слова даў комсамольскае...

— А выедзем у свята ў поле — яшчэ больш асаромімся, — памаўчаўши, ціха адказала маці. — Звычай паважаць трэба. Парушаць, што спакон веку заведзена, не след.

Усё я мог сцярпець, а гэтага «спакон веку» — не... Я-ж быў комсамолец!

І я не стрымаўся.

— Ды «спакон-жа веку», — успылі ю, — было заведзена, каб мужык свету не бачыў... Ёсьць у нас яшчэ на сяле такія, каму новае жыццё не да спадобы. Ім наша пшаніца — адна страта... Яны рады сяўбу сарваць... Толькі ты вось з чаго ім падпываеш?

Маці бліснула на мяне позіркам:

— Славольнічаеш, Андрушка!

— Я не славольнічаю... А вось Гнядзёнкін з Шылай, што робяць? Дабром не выходзіць, дык віламі народ страшаць. Ксюша мяне сама прызналася, што пайшлі-б, дык прыграzi ў Шыла, што старая віламі з поля згоняць.

— Ну, будзе, — суха спыніла мяне маці. — Малады ты людзей вучыць.

Але я ўжо сарваўся. Што я казаў — не памятаю. Здаецца, у гарачцы пракрычаў нешта і пра бацьку, і пра пажар, і пра пяньковую пятлю...

І раптам апрытомнеў. Маці стаяла з белым, як крэйда, тварам, склоніўши за вугал стала. Я кінуўся да яе. Яна адвяла мяне. Не расціскаючы зубоў, амаль шэптам сказала:

— Адыйдзі...

Я вышаў з хаты і накіраваўся да хлява, дзе спаў улетку. У расчыненыя дзвёры бачыў, як пагасла ў хаце святло. Праз шкло цмяна забялела хустка — здагадаўся, што маці сядзіць на лаве ля стала. Знясілены я забыўся. Перад світаннем ачуняў, здалёк упotate зірнуў у акно: маці сядзела ў той-же позе. Відаць, яна не клалася. Не заходзячы ў дом, я нацянькі, гародамі, пераскокваючы праз плятні, пашыбаваў у поле...

Я падышоў да падрыхтаванага пад сяўбу кліна. Нагнуўся і, калупнуўши верхні пласт, узяў у рукі камячок цёплай зямлі, здавалася, яна дыхала.

І вось тут якраз канчаткова пакінула мяне мужнасць. Паваліўши на край пахаці, я заліўся слязьмі. Ляжаў доўга, здаецца, заснуў... Калі адчыніў вочы, сонца ўжо ўзнялося высока. З сяла данёсся перазвон званоў.

«Абедня адышла...» — падумаў я. Прыйзняўся, страсану прыстаўшую да кашулі зямлю. І тут-же ўбачыў: па дарозе з сяла заклубілася лёгкае воблачка пылу; у гэтым пыле нешта цямнела, павольна рухаючыся.

«З абразамі да стада...» — мільганула ў мяне ў галаве: на Ягора заўсёды хадзілі да стада з абразамі.

Настрой у мяне быў прыгнечаны. Прысёўши, я безуважна сачыў за далёкай працэсіяй. Вось зараз яна павернёўся: там дарога на выган...

Але працэсія не павярнула, а працягвала ісці ўперад. Пачулася рыпенне колаў. І раптам выразна прагучала вокліч «но-но!» і тонкае іржанне жарабяці. Цяпер ужо ясна было адрозніц некалькі вазоў з грузам, группу людзей — конна і на вазах.

Я ўгледзеўся. Што за чартоўшчына: бабы на конях! За

кожнай валачылася па зямлі жалезнай барана дагары зубамі. Паказаліся вазы; на іх сядзелі людзі, ляжалі мяхі; бразгатлі прывязаныя да вазоў дзве радковыя сеялкі...


Я ніколі не адчуваў свайго сэрца. Проста не заўважаў яго. А тут яно раптам шалёна закалацілася ў грудзях. Я хутка пайшоў насустроч, потым спыніўся. Гэта былі дзяўчата майго калгаса. Маёй брыгады! А ўперадзе на гнядой кабылцы, звесіўши босья ногі, ехала мая маці...

Андрэй Сямёновіч змоўк, накіраваўши позірк у надыходзячы змрок. А калі павярнуўся і глянуў на мяне, цёмныя вочы яго вясёла бліснулі:

— Як я даведаўся потым, яна тады-ж, досвіткам, сабрала дзяўчат. Што яна гаварыла ім, не ведаю. Ведаю толькі, што ўсе разам пайшлі яны ва двор Шылы, сілай адабралі ў яго ключы ад свірна і хлева і началі выцягваць інвентар. Да жанчын далучыўся каваль, які праходзіў міма, потым яшчэ некалькі калгаснікаў...

— Ну, а як-же пшаніца?

— Пшаніца? — усміхаючыся, перапытуў Андрэй Сямёновіч. — Надзіва



КУЛІНАРЫЯ

БУЛЬЕН З КЛЕЦКАМІ

Зварыць мясны або курыны бульён і адначасова прыгатаваць цеста для клёцак з муکі, манных круп або бульбы. Падрыхтаванае цеста размяшаць пры дапамозе сталовай і чайнай лыжак. Сталовай лыжкай браць з каструлі гатаве цеста, а чайнай лыжкай, змочанай у вадзе, аддзяляць невялікія кавалачкі авальнай формы, апускаць іх у гарачы бульён і варыць у ім.

На 2 л. бульёну прыгатаўляюць клёцкі з $\frac{1}{2}$ шклянкі муکі (манных круп) або з 3 шт. бульбы.

Заварное цеста для клёцак. У кастрюлю ўліць $\frac{1}{2}$ шклянкі бульёну, пакласці масла, соль і закіпяціць. Затым усыпаць муку або манныя крупы, размяшаць веселкай і праварыць муку на працягу 1—2 хвілін, а крупы — 5—6 хвілін, пасля чаго зняць каструлю з агню, пакласці яйка і добра перамяшаць.

На $\frac{1}{2}$ лыжкі муکі або манных круп — 2 ст. лыжкі масла, 2 яйкі.

Незаварное цеста для клёцак. У тарерку ўліць $\frac{1}{4}$ шклянкі бульёну, пакласці масла, яйка, усыпаць муку, соль і замясіць цеста.

На $\frac{1}{2}$ шклянкі муки — 1 яйка, $\frac{1}{2}$ ст. лыжкі масла.

Бульбянае цеста для клёцак. Бульбу ачысціць, зварыць, працерці гарачай, дадаць сырыйя яечныя жаўткі і добра перамяшаць. Затым дадаць узбітыя яечныя бялкі і зноў перамяшаць.

На 3 шт. бульбы — 3—4 ст. лыжкі муки, 2 яйкі.

БІТОЧКІ З ГРЭЦКІХ КРУП

У кіпячую падсоленую воду ($1\frac{1}{2}$ шклянкі) засыпаць крупы і варыць 30—35 хвілін. Калі каша загусцее, дадаць творог, перацёрты праз сіта або прапушчаны праз мясарубку, яйкі, цукар і перамяшаць. Затым з кашы прыгатаваць біточкі, абваляць іх у сухарах

радзілася тая пшаніца. З таго часу і завуць у нас тэтае поле Аўдоціным.

...Праз некалькі хвілін наш вазок спыніўся каля ярка асветленага будынка праўлення калгаса. Андрэй Сямёновіч спяшаўся на паседжанне бюро партыйнай арганізацыі. Пакуль мы вылязалі і разміналі зацёкшыя ногі, міма нас паспешна праўша і лёгка паднялася па сходах высокая сівая жанчына; на барту жакеткі бліснула залатая зорка... Быstry, строгі позірк цёмных вачэй здаўся мне знаёмым.

— Аўдоцця Мартынаўна, брыгадзір нашага калгаса. Член партыйнага бюро, — адказаў Андрэй Сямёновіч на маё пытанне.

І ў яго цёмных вачэх, надзіва падобных на толькі што бачаныя мною, зноў мільгнуў вясёлы агеньчык:

— Аб ёй акурат я вам і расказваў.

...Познай ноччу, кладучыся спаць, я машынальна глянула на календар, які вісіў на сцяне па-хатняму ў тульнага калгаснага дома для прыязджашыя. Шостае мая... Значыць, па старому стылю сёня было дваццаць трэцяе красавіка. Ягораў дзень.

Пераклад з рускай мовы.

і падсмажыць на патэльні з абедвух бакоў, пакуль не ўтворыцца румянная скурка.

Пры падачы на стол на кожны біточак зверху можна пакласці лыжку смятаны. Гэтыя-ж біточкі (без смятаны) можна падаць да баршча і расольніка.

На 1 шклянку грэцкіх круп — 100 г тварагу, 2 яйкі, 1 чайнную лыжку цукру, $\frac{1}{2}$ шклянкі тоўчаных сухароў, $\frac{1}{2}$ чайнай лыжкі солі і 2 ст. лыжкі масла.

ПРАНІК ХАТНІ

Перапаліць на патэльні 2 сталовыя лыжкі цукру. Закіпяціць поўлітра малака, пакласці ў малако 1 шклянку цукру, ўліць у падсалоджанае малако палены цукар, дадаць слівачнага масла або маргарыну, $\frac{1}{2}$ чайнай лыжкі соды, пшанічнай муки і замясіць вадкае цеста. Выліць цеста слоем у 5—6 см у металічную форму. Выпякаць пры слабым нагрэве на працягу 40—50 хвілін.

На 3 шклянкі пшанічнай муки 100 г слівачнага масла або маргарыну, поўлітра малака, 1 шклянка цукру.

КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

Новую патэльню неабходна це ў муку вадкасць і размешчыць з тлушчам, а затым вайце. прапацерці з соллю.

* * *

Калі вам трэба развесці муку, напрыклад, у вадзе або малаку, не кладзіце яе ў вадкасць, а, наадварот, паступова ўлівай-

Пры лішне вільготным паветры на кухні, калі трэба захаваць нармальную сухасць солі, дадайце да яе 8—10 проц. бульбяной муки і ў вас будзе

заўсёды сухая соль, а невялікая доля крухмалу ў солі не зменіць ні яе смаку, ні колеру.

* * *

Падаючы лімон да чая, першым яго разрэзаць, аблійце варам. Ад гэтага мацней выяўляецца арамат лімона.

* * *

Плямы на матэрыях ад кофе ўдаляюцца сумесцю з раз-

ведзенага папалам з вадой гліцерына з дадаткам некалькіх кропель нашатырнага спірту.

* * *

Пасуду, у якой былі цеста або сумесь з яйкамі, мыцце спачатку ў халоднай вадзе, а затым у гарачай.

На першай старонцы вокладкі: Перадавая работніца віцебскай фабрыкі «КІМ» Тацяна Дзегцярова.

Фото М. Мінковіча.

На чацвертай старонцы вокладкі: «Зіма».

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ № 04887.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке.

Издание ЦК КП Белоруссии.

Адрес рэдакцыі: Мінск. Праспект імя Сталіна. Дом друку. Пакой 23. Тэлефон 2-33-03.

Падпісаны да друку 4/XII-53 г.

Цена 1 р. 50 к. Да гэтага нумара прыкладаецца выкрайка.
Друкарня імя Сталіна. Мінск. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 50.000 экз. Зак. 728.

Мінскай скургалацтарэйная ф-ка імя Куйбышева.

ФАБРЫКА ВЫПУСКАЕ
РАЗНАСТАЙНЫ АСАРТЫМЕНТ
СКУРГАЛАНТАРЭЙНЫХ ВЫРАБАУ
ДЛЯ НАРОДНАГА СПАЖЫВАННЯ:

ЖАНОЧЫЯ і ДЗІЦЬЧЫЯ СУМКІ,
ПАРТФЕЛІ,
ЧАМАДАНЫ,
ПАЛЬЧАТКІ
і іншыя вырабы.



СКУРГАЛАНТАРЭЙНЫЯ
ВЫРАБЫ ФАБРЫКІ імя Куйбышева

150131

